



ЗВЯЗДА

19 КРАСАВІКА 2011 г.
АЎТОРАК
№ 72
(26936)

Кошт 650 рублёў

ВЫДАЁЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 г.

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



«ТОЛЬКІ СВАІМІ РУКАМІ МЫ МОЖАМ ВЫБУДАВАЦЬ СВАЁ ШЧАСЦЕ І СВАЮ КРАІНУ»

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 16 красавіка ў час суботніка адказаў на пытанні беларускіх і замежных сродкаў масавай інфармацыі, паведамліў БЕЛТА ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы.

«Тэракт у Мінскім метро — не сістэмная з'ява для Беларусі. Для мяне яшчэ важней будучае. І для мяне важна: гэта сістэмнае злачынства ці гэта сапраўды амаль выпадак. І я нядаўна сказаў, што наша шчасце ў тым, што гэта не сістэмнае, — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. — Тут няма міжрэлігійнай варожасці, тут няма нацыянальнай варожасці, няма вось гэтай асновы. Для мяне гэта важна».

«Палітыкай пахавае ці не, — не хачу бударажыць зноў нашу п'яту калону, але хутка мы прадставім некаторыя матэрыялы. І не трэба толькі квіаць, што мы тут наступаем на апазіцыю. Мы наступім на тых, хто вінаваты, на тых, супраць каго ёсць доказы. Але я на перспектыву казаў, што п'яты калоны ў краіне не будзе», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Каментаваў заяву аб тым, што гэта нібыта ўлада зрабіла, каб адцягнуць увагу, Аляксандр Лукашэнка сказаў: «Не трэба тут наводзіць цень на плячце. Гэта ўсё роўна што калі палец б'яць, каб вылучыць яго — адараць сабе галаву. Якім цытатам трэба быць, каб, напрыклад, мне перакрасіць усю сваю работу. Бо і я нямаю зрабіў для таго, каб у нас было спакойна, нармальна жыць у Беларусі. І гэта — брэнд нашай краіны». «І мне што, трэба было ўзрываць метро, каб усё сказалі: ну вось, Лукашэнка, дзе твая стабільнасць і спакой?.. Дарчы, цяпер спрабуюць гаварыць. У гэтым плане хачу сказаць: мы былі стабільнымі і спакойнымі і будзем, чаго б нам гэта ні каштавала. Няма ў нас глебы для таго, каб былі гэтыя тэарэтычныя акты. І гэты тэракт паказвае, што гэта не сістэмна», — рэзюмаваў беларускі лідар.

Аляксандр Лукашэнка абсалютна ўпэўнены, што менавіта затрыманні ўчыніў тэракт у метро

Прэзідэнт таксама пракаментаваў сумненні, што з'яўляюцца адносна таго, што злачынства велімі ўжо хутка было раскрыта. Кіраўнік дзяржавы расказаў, што першым быў раскрыты не тэракт у метро, а выбух, учынены 3 ліпеня 2008 года каля стэлы «Мінск — горад-герой». «Калі ў яго ўзялі адпачынак пал'яцаў, мы ж яшчэ не ведалі — ён не ён, і звернулі з базай звестак, узялі, што яны супадаюць. І ён адразу сказаў: так, гэта я зрабіў (выбух 3 ліпеня 2008 года. — Заўвага БЕЛТА), расказаў усё, што ўжо следства ведае, па сённяшых, па мінухых. Потым ён на здзіўленне прама сказаў, што і выбухі ў Віцебску, і ў метро — справа яго рук», — паведаміў кіраўнік дзяржавы.

Паводле яго слоў, пасля тэракта следства затрымлівала многіх людзей, адносна якіх узнікла падазраэнне: «Патрабавалі албі, усіх дапытвалі, а потым прасілі выбачэння, адпусцілі — сітуацыя была надзвычайная, таму дзейнічалі як на француз». Разам з тым Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што версія аб вінаватасці менавіта гэтага чалавека з'явілася адна з першых. «Ужо адзін саўдзельнік знойдзены — вярцеўся, круціўся, але прызнаўся. Другі таксама там «падвешаны». А дзяўчына, якую затрымалі, быццам бы нічога не бачыла, а потым гаворыць: так, бачыла, прызнаецца ўжо», — заявіў Аляксандр Лукашэнка.

Ён паведаміў, што напярэдні затрыманнага выканаў тэракт прымусілі правесці аперацыйную групу па ўсім маршруце, пачынаючы ад Віцебска і заканчваючы момантам затрымання. «Ён правёў аперацыйніку з кватэры: як прыхаў, на якім поездзе, што прывёз, колькі кілаграмаў вёз, у якіх бутэльках, на якую кватэру, як яны

АШМЯНСКАЯ «ГАЛГОФА»



ШТОГОД у Пальмаву (вербную) нядзелю на Святой гары ў Ашмянскай з'яўляецца новы крыж. Сёлетня крыжоў стала ўжо восемнаццаць. У сонечны дзень упрыгожана сцяжкамі крывожая гара пазнаецца здалёк. Калі ж падыходзіць да яго бліжэй ці ўзняцца на самую верхшыню, відовішча проста уражвае. Ашмянскі — як на далюні. Але яшчэ больш уражвае, калі бачыш, як да гары звышай вуліцай падыходзіць бясконая стратэная працясія з вялікім драўляным крыжам наперадзе. У мінулы нядзелю наш карэспандэнт Анатоль Кляшчук быў сведкам працяггу гэтай традыцыі: бачыў, як агромністы драўляны крыж неслі па гарадзе амаль два кіламетры і як потым узнісілі і ўстанавілі яго на проста на Святой гары — на самым высокім месцы Гродзеншчыны. Святочныя набажэнні Пальмавай (гэтак кажучы ў католікаў) нядзелі ў касцёле пачаліся ад самай раніцы, а калі алтара пасярэдзіне храма ўжо ляжыў магутны, вагою ледзь не з паўтону, крыж. Вернікі, не саромеючыся, прыкладвалі да яго — цалявалі. Бо гэты крыж з'яўляецца вобразам крыжа, які нёс на сабе Хрыстос, калі яго вялі на Галгофу. Яго і панясуць пазней на «Галгофу» — Ашмянскую.

Апоўдні, пасля галоўнага набажэння, крыж абступалі пяцінаццаць мужчын, паднімаюць і кладуць яго сабе на плечы. Выносяць з храма. Амаль два кіламетры крыж будзе ляжаць на гэтых моцных плячах, пакуль яго не ўзнясуць на Святую гару. Здаецца, ці не увес горад выпраўляецца ў след за крыжам. Відовішча неверагоднае. Плошча паміж касцёлам і царквою тоне ў людскім натоўпе. Сонечнае надвор'е толькі дадае станоўчы эмоцыі.

«Гэтай традыцыі ўжо 18 гадоў. Яе пачалі праз два гады пасля вяртання і адкрыцця галоўнага каталіцкага храма Ашмян, — расказала мне сведка і ўдзельніца вяртання свяціні Станіслава Тамялоў. — Першым косяндом, пры якім пачаліся гэтыя незвычайныя пілігрымы, быў светлай паміці Антоній Рафалка».

Шлях з крыжам ніколі не мяняецца. Спачатку ён вядзе па Барунскай вуліцы, перасякае паўнаводную ў гэты час Ашмянку і збочвае на вуліцу Францішканскую, якую ўсё ж не прыйшоў час асфальтаваць. Вуліца, які і рака ўздвож яе, п'яцце, выкручваюцца, некалькі разоў паварочвае. Тым цяжэйшы і цікавейшы шлях гэтага незвычайнага шэсця. Амаль увесь ён упрыгожаны «стацыямі» — месцамі, дзе трэба рабіць прыпынкі для кароткай маліты. Іх падрыхтавалі жыхары Францішканскай вуліцы — накрывілі сталы ўрачыстымі абрусамі, паставілі абразы, свечкі і кветкі. Гэтых пунктаў чатырнаццаць. Столькі іх было на апошняй зямной дарозе Хрыста ў Іерусаліме.

Анатоль ТОЗІК:

«АГРАТУРЫЗМ МОЖА ЗРАБІЦЬ НАШУ КРАІНУ АДНОЙ З САМЫХ ПРЫВАБНЫХ У СВЕЦЕ»

ПАДЧАС Другой міжнароднай канферэнцыі «Агратурызм — стан і перспектывы развіцця», якую арганізаваў Белгарапрамбанк, былі падведзены вынікі рэспубліканскага конкурсу «Лепшая аграсадыба 2010 года». Сёлета лепшымі сталі садыбы, якія больш, чым садзібы.

І канферэнцыя, і конкурс штогод праводзіцца вядучым аграрным банкам краіны ў рамках Праграмы падтрымкі агратурызму, якая ўдзяецца ў развіццё сельскай гаспадаркі і іншых. Турызм спрыяе знаёмству людзей з гісторыяй, культурай і традыцыямі

краіны. За 2010 год Беларусь з дзельнымі, службовымі турыстычнымі мэтамі наведлі 4 млн замежных грамадзян. Экспарт турыстычных паслуг за 5 гадоў павялічыўся ў 7 разоў, аб'ём платных турыстычных паслуг за 5 гадоў павялічыўся ў 7 разоў, аб'ём платных турыстычных паслуг за 5 гадоў павялічыўся ў 7 разоў, аб'ём платных турыстычных паслуг за 5 гадоў павялічыўся ў 7 разоў.

Сведчаннем вялікай увагі дзяржавы да турыстычнай галіны з'яўляецца прыняцце месца таму дзяржаўнай праграмы развіцця турызму на 2011-2015 гады. Яе рэалізацыя дазволіць павялічыць экспарт турызму на 20% і стварыць 200 тысяч новых месцаў працы ў турыстычнай галіне. Важнай асаблівасцю праграмы з'яўляецца яе арыентацыя на падрыхтоўку спецыялістаў і ініцыятыву, а таксама прыцягненне інвестараў.

«Асаблівае месца ў турыстычнай галіне павінен заняць агратурызм, — падкрэсліў Анатоль Тозік. — Менавіта ў гэтым напрамку мы можам паспяхова канкураваць з сусветнымі лідарамі ў сферы турызму і стаць адной з самых прывабных краін у свеце. Гэты напрамак здольны вырашыць цэлы комплекс эканамічных задач».



Уладзімір МАКЕЙ:

«БЕЛАРУСЬ ПАДКРАСІВАЕ НЕДАПУШЧАЛЬНАСЦЬ СПРОБ ПАЛІТЫЧНЫХ СПЕКУЛЯЦЫЙ НА ТРАГІЧНЫХ ЧАРНОБЫЛЬСКИХ ПАДЗЕЯХ»

Высокую ўзаемную зацікаўленасць у далейшым развіцці партнёрскага супрацоўніцтва пацвердзілі на сустрэчы ў Мінску 18 красавіка кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі Уладзімір Макей і прадстаўнікі замежных гуманітарных няўрадавых арганізацый, якія знаходзяцца ў Беларусі ў рамках удзелу ў партнёрскай канферэнцыі «25 гадоў пасля Чарнобыля». Аб гэтым карэспандэнту БЕЛТА паведамілі ў Адміністрацыі Прэзідэнта.

Уладзімір Макей выказаў шчырую ўдзячнасць прадстаўнікам гуманітарнага руху за тую падтрымку, якую яны аказваюць Беларусі па пераадоленні наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Нягледзячы на тое, што гэта даламога нязначная ў параўнанні са сродкамі, што выдзяляюцца на гэты мэты дзяржавай, яна запатрабавана ў Беларусі і мае сваіх канкрэтных адрасатаў.

Бакі выказалі высокую ўзаемную зацікаўленасць у далейшым развіцці партнёрскага супрацоўніцтва, якое павінна будавацца на прынцыпах транспарэнтнасці, раўнапраўя і ўзаемапавагі.

У сувязі з гэтым кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі падкрэсліў недапушчальнасць спроб палітычных спекуляцый на трагічных чарнобыльскіх падзеях. «Для нас непрымальны падыход, калі «гуманітарная» дапамога абстаўляецца палітычнымі умовамі або суправаджаецца рознымі палітыкамі заявамі», — адзначыў Уладзімір Макей.

Паводле яго слоў, асноўныя намаганні неабходна засяродзіць цяпер на актуалізацыі і далейшай рэалізацыі канкрэтных гуманітарных праектаў на тэрыторыі Беларусі, у першую чаргу на забаруджэння зямлях. У сувязі з гэтым дасягнута дамоўленасць аб вызначэнні ў цесным супрацоўніцтве прыярытэтных ініцыятыў, якім, у тым ліку, будзе аказвацца і ўсялякае садзейнічанне з боку дзяржавы.

У ЧАЦВЕР ПРЫГРЭ ДА ПЛЮС 23

Вось і дачкалася мы сапраўднай вясны, бо на працягу тыдня будзе толькі цяплець, паведаміла рэдакцыя начальнік аддзела метэапрагнозу Рэспубліканскага гідрометэацэнтра Мінпрыроды Людміла ПАРАШЧУК.

У сераду і чацвер будзе даволі цёпла, толькі ў чацвер уначы і раніцай месцамі ў Віцебскай вобласці пройдуць кароткачасовыя дажджы. У сераду ўначы будзе каля 0, удзень — плюс 12—18, на паўднёвым захадзе — да 20 цяпла. У чацвер уначы будзе ўжо невялікі плюс, а ўдзень на поўдні прыгрэе нават да 22—23.

Сярэй КУРКАЧ.

БЕЛИНВЕСТБАНК

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 апреля 2011 года

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2011 г.	2010 г.
1	2	3	4	5	6
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101		372 065,3	287 369,0
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102		2 535,4	1 485,8
4	Средства в Национальном банке	1103		693 309,2	142 696,8
5	Средства в банках	1104		245 641,5	228 975,1
6	Ценные бумаги	1105		581 646,8	327 339,0
7	Кредиты клиентам	1106		6 006 483,3	3 726 592,1
8	Производные финансовые активы	1107		10 268,3	19 815,1
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108		623,0	427,0
10	Основные средства и нематериальные активы	1109		338 020,3	226 400,8
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110		4 024,3	5 859,9
12	Прочие активы	1111		71 892,2	53 883,6
13	ИТОГО активы	11		8 326 491,6	5 020 844,2
14	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
15	Средства Национального банка	1201		1 136 473,6	385 921,8
16	Средства банков	1202		724 437,5	273 628,2
17	Средства клиентов	1203		4 864 189,5	3 374 920,8
18	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204		630 115,7	229 338,7
19	Производные финансовые обязательства	1205		513,4	7 894,2
20	Прочие обязательства	1206		47 413,8	57 012,9
21	ВСЕГО обязательства	120		7 403 143,5	4 328 716,6
22	КАПИТАЛ				
23	Уставный фонд	1211		442 089,6	382 089,6
24	Эмиссионный доход	1212		0,1	0,1
25	Резервный фонд	1213		39 074,8	33 857,7
26	Фонд переоценки статей баланса	1214		165 357,3	95 540,2
27	Накопленная прибыль	1215		276 826,3	180 640,0
28	ВСЕГО капитал	121		933 348,1	692 127,6
29	ИТОГО обязательства и капитал	12		8 326 491,6	5 020 844,2

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 апреля 2011 года

Наименование банка ОАО «Белинвестбанк»

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2011 г.	2010 г.
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011		204 733,7	181 425,6
2	Процентные расходы	2012		134 654,7	109 971,2
3	Чистые процентные доходы	201		70 079,0	71 454,4
4	Комиссионные доходы	2021		54 140,2	31 832,4
5	Комиссионные расходы	2022		18 026,1	5 808,3
6	Чистые комиссионные доходы	202		36 114,1	26 024,1
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203		9,2	14,7
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204		(57,1)	(44,5)
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205		5 367,1	13 504,1
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206		8 688,1	(5 798,7)
11	Чистые отчисления в резервы	207		11 077,9	21 800,7
12	Прочие доходы	208		14 334,1	6 153,4
13	Операционные расходы	209		77 029,6	54 545,8
14	Прочие расходы	210		9 022,4	6 601,7
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211		37 488,1	28 359,3
16	Налог на прибыль	212		3 976,8	4 613,7
17	Прибыль (убыток)	2		33 511,3	23 745,6

Зам. председателя Правления Т.А. Новосельская
Главный бухгалтер А.Н. Сырковаш

www.belinvestbank.by
Минск, пр-т Машерова, 29

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 3, выдана Национальным банком Республики Беларусь 27.10.2006. Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк». УНП 807000028.

XV МІЖНАРОДНАЯ СПЕЦІЯЛІЗАВАНАЯ ВЫСТАўКА «СМІ У БЕЛАРУСІ» ПРойдзе ў Мінску з 4 па 7 мая

Пра гэта паведаміў БЕЛТА ў Міністэрстве інфармацыі.

Выстаўка разгорнецца ў Нацыянальным выставачным цэнтры «Белэксга». У час работы выстаўкі пройдзе ўрачыстая цырымонія ўшаноўвання пераможцаў конкурсу «Залатая Літара» і ўручэнне дыпламаў і памятных знакаў. Цырымонія запланавана на 5 мая, прафесійнае свята — День друку. У дні форуму будуць арганізаваны розныя прэзентацыі, круглыя сталы.

Лучшие условия для хранения минеральных удобрений — в складах из клееных деревянных конструкций

Во время рабочей поездки по Брестской области Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г. было отмечено резкое снижение состояние складов минеральных удобрений наблюдается на многих объектах Подмосковья.

Опыт эксплуатации КДК в агрессивных средах был учтен в ЦНИИСК при проектировании и строительстве ряда крупных терминалов с безметаллическими соединениями и жесткими стыками системы ЦНИИСК и с 1998 года в Москве успешно эксплуатируются два склада: один — пролетом 60 м, другой — купольный диаметром 70 м. В 2000 году в Санкт-Петербурге построен крупнейший в Европе деревянный склад калийных солей пролетом 60 м и длиной 300 м с безметаллическими узлами. 11-летняя эксплуатация его не отразилась на качестве конструкции. В Германии, Канаде, США и т.д. такие сооружения строятся с применением клееной древесины.

ОАО «Гомельский комбинат строительных конструкций» изготавливает клееные деревянные конструкции длиной до 34 м, высотой до 2300 мм и шириной до 200 мм в спаренном виде до 400 мм.

В 2010 г. комбинат поставил ряд проектов складов для хранения минудобрений с применением клееных деревянных конструкций, в том числе «Прирельсовый склад незатаренных минеральных удобрений» вместимостью 5000 т с повышенным железнодорожным путем и напольными средствами механизации по заказу Минского агроагросервиса.

разрушены коррозией, несмотря на наличие возобновляемой защитной краски. Аналогичное состояние складов минеральных удобрений наблюдается на многих объектах Подмосковья.

По данным анализа опыта эксплуатации складских терминалов для калийных солей и минеральных удобрений из металла, железобетона и клееных деревянных конструкций, проведенным Российским госстроительным институтом ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко отмечено, что «при строительстве складов калийных солей и минеральных удобрений пока нет альтернативы клееным деревянным конструкциям».

КДК пролетом до 63 м на Урале (г. Березники) применяется с 1960 года. Большинство используется и сейчас, однако стальные элементы и элементы связи, применяемые в них, через 7—10 лет требуют замены или ремонта. Этот же вывод подтвержден данными обследования сотрудниками ЦНИИСК терминала для калийных солей в порту Вентспилса (Латвия), построенного в 1980 году. 30-летняя эксплуатация в условиях тотальной влажности и сырости не отразилась на прочности и качестве клееной древесины, но болтовые соединения из стали, накладки и т.д. полностью были

солей, и уже несколько лет по заказу Департамента Белдорстрой изготавливает конструкции для складов противогололедных материалов на автодорогах.

В настоящее время комбинат ведет переговоры о поставке клееных деревянных конструкций на строительство горнообогатительного комбината на Гарлыкском месторождении калийных солей в Туркменистане.

В течение 1975—2011 г. комбинат поставил клееные деревянные конструкции для общественных зданий, рынков в города — Гомель, Брест, Краснодар различного спортивного назначения; хоккейные площадки, плавательные бассейны и др. в города — Новополюцк, Пинск, Минск и Москва.

Основной разработчик технической документации для объектов из клееных деревянных конструкций — филиал РУП «Институт БелНИИС» Научно-технический центр в г. Бресте. Им разработан ряд проектов складов для хранения минудобрений с применением клееных деревянных конструкций, в том числе «Прирельсовый склад незатаренных минеральных удобрений» вместимостью 5000 т с повышенным железнодорожным путем и напольными средствами механизации по заказу Минского агроагросервиса.

ISSN 1990 - 763X

Курсы валют, установленные НБ РБ с 19.04.2011 г. (для БН разлик)

1 доллар США	3 060,00	1 чешская крона	181,26	USD	28,1636
1 евро	4 381,92	1 польский злотый	1 111,80	10 UAH	53,3370
1 латвийский лат	6 191,20	1 российский рубль	108,65	10000 BYR	92,2489
1 литовский лит	1 271,93	1 украинская гривна	383,77	EUR	40,4739

Ключевые слова: БЕЛОРУССКАЯ ГАЗЕТА

ЗВЯЗДА 19 красавіка 2011 г.

«ТОЛКІ СВАІМІ РУКАМІ МЫ МОЖАМ ВЫБУДАВАЦЬ СВАЁ ШЧАСЦЕ І СВАЮ КРАІНУ»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Усё цалкам супала, — расказаў кіраўнік дзяржавы. — Таму я абсалютна перакананы, што гэта так».
Аляксандр Лукашэнка таксама паведаміў, што выканаўца тэракта пасля выбуху пайшоў не на кватэру, а да месца выбуху 3 ліпеня 2008 года, і толькі потым вярнуўся ў кватэру, дзе разам з саўдзельнікамі, як адначыў кіраўнік дзяржавы, напэўна, збіраўся «замчыць» учынене.

Акрамя таго, Прэзідэнт расказаў, што па месцы жыхарства падарознага знойдзена цэлая лабораторыя, дзе збіраліся вывуховыя рэчывы. «З яе канфіскавалі каля 190 прадметаў, у тым ліку гэтыя шарыкі (якімі было начынена вывуховае ўстройства. — **Завяга БЕЛТА**), — паведаміў ён.

Памяць загінулых пры тэракце ў мінскім метро праз год можа быць увекавечана

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў: «У нас яшчэ цэлы год наперадзе. Думаю, да гадавіны гэтых трагічных падзей мы падумаем, каб увекавечыць іх памяць». Прэзідэнт нагадаў аб тым, што трагічны падзеі здарыліся ў Мінску і на Нямізе, калі загінула вялікая колькасць людзей.

«У гэтым сэнс ёсць — у напаміне людзям, што трэба быць піпнымі, і толькі мы можам выбудаваць сваё шчасце і сваю краіну. Лёгкай дарогі ў гэтым руху не будзе, мы павінны гэта разумець».

Да адказнасці будучь прыцягнуці і тыя, хто не змог на належным узроўні прадухліць тэркт

«Малішкі, спрацавалі вельмі апэратыўна, але ёсць факты (мы ў бліжэйшы час аб гэтым скажам), які гэта стала магчымым. Гэта што — не пытанне? Пытанне, і там ёсць элемент поўнай расхлябанасці. Каго? У бліжэйшы час скажам. — азначыў Аляксандр Лукашэнка. — Яны таксама затрыманы. Я скажу: дапытваць як звычайнаў. Яны маглі пакавіцца, які гэта чалавек з сумкай вялікай 20 кг нясе ўзрыўчатку і праходзіць міма міліцыі, міма работнікў метро і гэтак далей». «Добра, мы раслабіліся — грамадства. Але вы там стаце для чаго? Гэта пытанне ёсць, і шмат новых пытанняў», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка сказаў: «Калі б не галавыцтва асобных, мы б іх затрымалі раней па выбуху 3 ліпеня 2008 года». «Там былі ўчынены злачынствы і службовымі асобамі», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка, маючы на ўвазе тых, хто згодна са сваімі службовымі абавязкамі павінен быў прадухліць тэркт.

«І я вам абяцаю, што мы літаральна да міліметра ўсё гэта пакажам і раскажам. Але тое, што ўдалося хутка раскрыць злачынства, — гэта факт», — дадаў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка называе падонкамі тых, хто зацяляе, што ўлады маюць дачыненне да тэракта ў мінскім метро

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што толькі ідыёты і нягоднікі могуць так разважаць. Паводле слоў Прэзідэнта, сёння сітуацыя ў краіне не крытычная, каб пайсці на краіныны меры.

Прэзідэнт таксама падкрэсліў: тыя, хто гавораць, што ўлада магла так зрабіць, — яны самі так маглі зрабіць. «Вы абыходзіце гэтых людзей — яны гавораць так, як яны зрабілі б. Запамінеце — гэта страшныя людзі», — адзначыў кіраўнік дзяржавы. «А тое, што сёння гавораць, маўляў, так зрабілі, каб адцягнуць увагу людзей ад эканамічных праблем, — толькі ідыёты могуць так разважаць», — заявіў Аляксандр Лукашэнка.

Ажыятаў з прадуктамі харчавання стварылі самі людзі

Прэзідэнт падкрэсліў, што ў Мінску склалася абсурдная сітуацыя, калі людзі, «начытаўшыся гэтых укідаў у інтэрце, у нейкіх СМІ», пачалі масава скапляць цукар. Цяпер у некаторых дома, у гаражах цэлыя склады гэтай прадукцыі. Прэзідэнт адзначыў, што, калі яму далажылі, што з прылаўкаў магазіну знайке цукар, ён сказаў: «Вывозьце, няхай купляюць, каб спаў ажыятаж. Ешце на здароўе. Я ж папрэджаў — у нас 200 тыс. тон цукру. Мы яшчэ думалі, куды яго дзвяваць. Хоць попыт на яго шалёны за межамі краіны».

Цяпер людзі скінулі вялікую колькасць цукру. «Так мы маглі прадаць яго, і нам яго халіпа б і для сябе, і прадаць на знешнім рынку, і атрымалі б валюту. Попыт ва Украіне, Расіі вялікі, і цэны там вышэйшыя. Вы ж стварылі ажыятаж», — сказаў Прэзідэнт. Пры гэтым Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што такая сітуацыя была ў асноўным у Мінску і толькі часткова ў некаторых рэгіёнах. «Вы стварылі гэту праблему, мяне не паслухалі, таму дэстабілізавалі валютны рынак, харчовы. Харчовы мы закрылі, таму што былі вялікія рэзервы», — сказаў Прэзідэнт.

У БЕЛАРУСІ ЗНЯЖАЕЦЦА ПАДАТКОВАЯ НАГРУЗКА НА АРГАНІЗАЦЫІ КУЛЬТУРЫ

Адпаведны ўказ № 145 «Аб некаторых пытаннях падаткаабкладання ў сферах культуры і інфармацыі» 14 красавіка падпісаў кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка, паведамлі БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара.

Дакументам устаноўлены падатковыя льготы, якія датычацца вызвалення ад ПДВ на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь шэрагу напрамкаў дзейнасці.

Напрыклад, гэта датычыцца рэалізацыі каталогаў (букелетаў), паштовак з інфармацыяй аб музеях (выстаўках), маёмасных правоў на аб’екты аўтарскага права і сумежных правоў, работ па тыражаванні аўдыя-запісу арганізацыямі культуры, а таксама Белтэлерадыёкампаніяй, ЗАТ «Другі нацыянальны тэлеканал», ЗАТ «Сталічнае тэлебачанне».

Указам таксама прадугледжана распаўсюджванне на арганізацыі культуры, арганізацыі, якія займаюцца выкананнем работ (аказаннем паслуг) у сферы культуры, ўсіх форм уласнасці, а таксама тэлекампаній шэрагу л’гют, устаноўленых для дзяржаўных арганізацый культуры.

Так, вызвалююцца ад ПДВ абароты па рэалізацыі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь:

паслуг у сферы культуры, работ па вытворчасці, тыражаванні, рэстаўрацыі фільмаў, стварэнні музейных каталогаў, вырабу копій экспанатаў і дакументаў з фондаў музеяў і бібліятэк, а таксама шэрагу іншых работ і паслуг;

арганізацыямі і індывідуальнымі падпррымальнікамі — культуры каштоўнасцяў, работ па вытворчасці фільмаў, вырабу камп’ютарнай графікі, прадметаў, якія выкарыстоўваюцца пры правядзенні культуры-навідовшых мерапрыемстваў і вытворчасці фільмаў, тэлерадыёвэрадач, маёмасных правоў на аб’екты аўтарскага права і сумежных правоў арганізацыям культуры, тэлекампаніям;

замежнымі арганізацыям — рэкламных паслуг, маёмасных правоў на аб’екты аўтарскага права і сумежных правоў арганізацыям культуры, тэлекампаніям;

носьбітаў экзэмпляраў фільмаў, культурных каштоўнасцяў, увозімым на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь арганізацыямі культуры.

На названыя арганізацыі таксама распаўсюджваецца вызваленне ад абкладання падаткам на прыбытак прыватных арганізацый культуры, атрыманага ад культурнай дзейнасці; вызваленне ад падатку на нерухомую маёмасць будынкаў і збудаванняў, якія належаць арганізацыям культуры або прадстаўляючым іх асобы, інашэ карыстанне; вызваленне зямельных участкаў арганізацый культуры ад зямельнага падатку.

Акрамя таго, ствараюцца дадатковыя стымулы для прыцягнення ў сферы культуры і інфармацыі значных аб’ёмаў спонсарскай дапамогі.

Прыняцце ўказа даасць магчымасць знізіць падатковую нагрузку на арганізацыі культуры і накіраваць вызваленныя сродкі на забеспячэнне іх дзейнасці, сфарміраваче сістэму падатковых прэферэнцый для развіцця нацыянальнай культуры, стварыць эканамічнымі стымулы для прыцягнення дадатковых пазабюджэтных сродкаў, стварыць роўныя ўмовы гаспадарання для ўсіх арганізацый культуры, павелічыць аб’ёмы і патанненне кошту паслуг культуры для насельніцтва. Дакумент таксама стане стымулам для далейшага развіцця тэлерадыёкампаній, дзяржаўных арганізацый, якія займаюцца выпускам тэлерадыёвэрадач, а таксама рэалізацыяй сацыяльна значных праектаў у сетцы інтэрнэт.

Указ уступае ў сілу 1 ліпеня 2011 года.

Зацверджаны пералікі сацыяльна значных тавараў, цэны на якія рэгулююцца

Такое рашэнне прынята пастановай Савета Міністраў ад 14 красавіка 2011 года № 495, паведамлі БЕЛТА ў прэс-службе беларускага ўрада.

Пастановай зацверджаны чатыры пералікі тавараў (работ, паслуг), цэны (тарыфы) на якія рэгулююцца Міністэрствам эканомікі, Міністэрствам аховы здароўя, аблвыканкамамі і Мінскім гарвыканкамам.

У пералік сацыяльна значных тавараў (работ, паслуг), цэны (тарыфы) на якія рэгулююцца Міністэрствам эканомікі, увайшлі 14 пазіцый. Гэта хлеб, мяса (ялавічына, свініна), малако, сухія малочныя сумесі і мясныя кансервы для дзіцячага харчавання, цукар-пясоч, мука пшанічная, крупы (рыс белы шпіраваны, проса, крупы грэчка, манныя), макаронныя вырасы і паласы, м’яса птушкі, яйкі курныя, мяса сметанковае, алеі сланечнікавыя і рапавыя, агароднінныя, фруктова-ягадныя, плодаагароднінныя кансервы і сокі для дзіцячага харчавання. Таксама ў гэтым пераліку знаходзяцца паслугі дзіцячых аздараўленчых лячэрняў.

У пералік сацыяльна значных тавараў (работ, паслуг), цэны (тарыфы) на якія рэгулююцца аблвыканкамамі і Мінскім гарвыканкамам, увайшлі такія тавары, як бульба, капуста, буракі, морква, цыбуля. У гэтым пераліку знаходзяцца і цвёрдае паліва, паліўныя брыкеты, дрывы для насельніцтва. Вызначаны восем відаў тавараў для дзцяей, цэны на якія рэгулююцца. У лік аказваемым насельніцтву паслуг увайшлі рэгуляваныя (у межах мінімуму пахавальнага рытуалу); агульны аддзяленню лаязна (за выключэннем разрадуў першага, вышэйшага і «люкс-») і душавыя; сацыяльны, прадстаўляемь дзяржаўнымі ўстановамі сацыяльнага абслугоўвання сістэмы органаў па працы, занятасці і сацыяльнай абароне.

Пералік платных медыцынскх паслуг, тарыфы на якія рэгулююцца Міністэрствам аховы здароўя (па ўзгадненні з Міністэрствам эканомікі), уключае пяць назваў. Гэта стаматалогічныя паслугі (артадантычныя, артапедычныя і зубатэхнічныя), дыягнастычныя паслугі (лабараторныя, праміямевая, ультрагукавая, функцыянальная і эндаскапічная дыягностыка), кансультацыі ўраччў-спецыялістаў (за выключэннем кансультацый замежных ураччў-спецыялістаў), прафілактычныя і абавязковыя медыцынска агляды грамадзян. Таксама ў гэтым пераліку знаходзіцца медыцынска агляд стану здароўя грамадзян для атрымання медыцынскай даведкі аб стане здароўя, якая пацвярджае адсутнасць проціказзаньняў да валодання зброяй, прыгоднасць да кіравання механічнымі транспартнымі сродкамі, самаходнымі машынамі, малямернымі суднамі, а таксама іншыя віды медыцынскіх аглядаў і экспертыз, што праводзяцца па жадаанні грамадзян.

Зацверджаны пералік паслуг электрасувязі і паштовай сувязі грамадскага карыстання, тарыфы на якія рэгулююцца Міністэрствам эканомікі.

Тут размова ідзе аб прадстаўленні доступу да мясцовай тэлефоннай сеткі з выкарыстаннем канцавога абнабенчанага ўстройства (тэлефона). Сюды адносіцца прадстаўленне мясцовых тэлефонных злучэнняў абанентам сеткі стацыянарнай электрасувязі з выкарыстаннем канцавога абнабенчанага ўстройства (тэлефона). Плата ўключае абанентную і часовую плату для абанентаў мясцовых тэлефонных сетак, пераведзеных на часовую сістэму аплаты размоў; абанентную плату для абанентаў мясцовых тэлефонных сетак, не пераведзеных на часовую сістэму аплаты размоў.

У гэтым пераліку паслуг — прадстаўленне мясцовых тэлефонных злучэнняў карыстальнікам сеткі стацыянарнай электрасувязі з выкарыстаннем таксідарна, прадстаўленне міжгародніх тэлефонных злучэнняў абанентам сеткі стацыянарнай электрасувязі, прадстаўленне доступу да сеткі інтэрнэт у пунктах калектыўнага карыстання, карыстанне канцавым абаненткім ўстройствам сеткі правадога вяшчання. Таксама будучь рэгулявацца цэны на перасылку ўнутры краіны адручэнняў пісьмовай карэспандэнцыі (паштовых картак, пісем, бандэрольяў), на выплату пенсій, дапамог, кампенсацый і ажыццяўленне іншых выплат, на пропуск трыфука паміж сеткамі апэратараў сатавай рухомай электрасувязі за адну мінуту злучэння.

Зацверджаны пералік паслуг электрасувязі і паштовай сувязі грамадскага карыстання, тарыфы на якія рэгулююцца Міністэрствам эканомікі.

Тут размова ідзе аб прадстаўленні доступу да мясцовай тэлефоннай сеткі з выкарыстаннем канцавога абнабенчанага ўстройства (тэлефона). Сюды адносіцца прадстаўленне мясцовых тэлефонных злучэнняў абанентам сеткі стацыянарнай электрасувязі з выкарыстаннем канцавога абнабенчанага ўстройства (тэлефона). Плата ўключае абанентную і часовую плату для абанентаў мясцовых тэлефонных сетак, пераведзеных на часовую сістэму аплаты размоў; абанентную плату для абанентаў мясцовых тэлефонных сетак, не пераведзеных на часовую сістэму аплаты размоў.

У гэтым пераліку паслуг — прадстаўленне мясцовых тэлефонных злучэнняў карыстальнікам сеткі стацыянарнай электрасувязі з выкарыстаннем таксідарна, прадстаўленне міжгародніх тэлефонных злучэнняў абанентам сеткі стацыянарнай электрасувязі, прадстаўленне доступу да сеткі інтэрнэт у пунктах калектыўнага карыстання, карыстанне канцавым абаненткім ўстройствам сеткі правадога вяшчання. Таксама будучь рэгулявацца цэны на перасылку ўнутры краіны адручэнняў пісьмовай карэспандэнцыі (паштовых картак, пісем, бандэрольяў), на выплату пенсій, дапамог, кампенсацый і ажыццяўленне іншых выплат, на пропуск трыфука паміж сеткамі апэратараў сатавай рухомай электрасувязі за адну мінуту злучэння.

«АГРАТУРЫЗМ МОЖА ЗРАБІЦЬ НАШУ КРАІНУ АДНОЙ З САМЫХ ПРЫВАБНЫХ У СВЕЦЕ»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Для сельскіх жыхароў — гэта дадатковы заробак і магчымасць павысіць жыццёвы ўзровень. Для мясцовых уладаў — развіццё сацыяльнай інфраструктуры і стварэнне новых працоўных месцаў, для краіны ў цэлым — адраджэнне вёсак, развіццё значэння турызму, для турыстаў — магчымасць адпачыць і адрававіцца ў экалагічна чыстым асяроддзі.

Віцэ-прэм’ер расказаў пра тое, што ў Беларусь будзе рэалізавана некалькі пільных праектаў з ільготнымі ўмовамі для інвеставання па адраджэнні нежылых вёсак для турыстычных мэтаў. Нашы продкі стваралі населеныя пункты ва ўнікальных прыродна-кліматчных зонах, і губляць гэтую спадчыну было б неразумна. Калі вопыт па вяртанні вёсак у выглядзе турыстычных аб’ектаў ажажца папяхомым, то праца будзе працягнутая. Для гэтага важна працягнуць працу па стварэнні спрыяльнага канкурэнтнага асяроддзя для развіцця вёскі, каб выкарыстоўваць іе патэнцыялы найбольш поўна і эфектыўна. «Для гэтага трэба пісьменна выкарыстоўваць нарматыўна-прававую базу, а мясцовым органам улады аказваць усюабавую падтрымку дзейным суб’ектам агракатурызму», — лічыць Анатоль Тозік.

Яшчэ адной навіной у выступленні віцэ-прэм’ера стала паведамленне пра падрыхтоўку ўказа, які даасць максімальныя льготы для укладання інвестыцый у пабудову невялікіх утульных гасцініц у раённых цэнтрах. Такія гасцініцы таксама будучь садзейнічаць развіццю агратурызму.

І спарудзіць, не ўсё сядзібы сёння могуць прыняць турыстаў на ноч або рэзяміцы вялікую групу. Сярод пераможцаў рэспубліканскага конкурсу былі і такія. Разам з тым, туды з ахвотай едучь людзі, бо там не толькі ёсць, што паглядзець, але і ёсць магчымасць падлячкіцца, наблізіцца да прыроды, даведацца новае.

Гран-пры ў конкурсе дасталася сядзібе «**Паўлінава**» пад Баранавічамі, якая працуе ўсяго толькі друі год. Гаспадары гэтай сядзібы паставілі перад сабой задану аднавіць атмасферу шліхетнай Беларускай вёскі.

Гран-пры ў конкурсе дасталася сядзібе «**Паўлінава**» пад Баранавічамі, якая працуе ўсяго толькі друі год. Гаспадары гэтай сядзібы паставілі перад сабой задану аднавіць атмасферу шліхетнай Беларускай вёскі.

Гран-пры ў конкурсе дасталася сядзібе «**Паўлінава**» пад Баранавічамі, якая працуе ўсяго толькі друі год. Гаспадары гэтай сядзібы паставілі перад сабой задану аднавіць атмасферу шліхетнай Беларускай вёскі.

Гран-пры ў конкурсе дасталася сядзібе «**Паўлінава**» пад Баранавічамі, якая працуе ўсяго толькі друі год. Гаспадары гэтай сядзібы паставілі перад сабой задану аднавіць атмасферу шліхетнай Беларускай вёскі.

Гран-пры ў конкурсе дасталася сядзібе «**Паўлінава**» пад Баранавічамі, якая працуе ўсяго толькі друі год. Гаспадары гэтай сядзібы паставілі перад сабой задану аднавіць атмасферу шліхетнай Беларускай вёскі.

Гран-пры ў конкурсе дасталася сядзібе «**Паўлінава**» пад Баранавічамі, якая працуе ўсяго толькі друі год. Гаспадары гэтай сядзібы паставілі перад сабой задану аднавіць атмасферу шліхетнай Беларускай вёскі.

Гран-пры ў конкурсе дасталася сядзібе «**Паўлінава**» пад Баранавічамі, якая працуе ўсяго толькі друі год. Гаспадары гэтай сядзібы паставілі перад сабой задану аднавіць атмасферу шліхетнай Беларускай вёскі.

Гран-пры ў конкурсе дасталася сядзібе «**Паўлінава**» пад Баранавічамі, якая працуе ўсяго толькі друі год. Гаспадары гэтай сядзібы паставілі перад сабой задану аднавіць атмасферу шліхетнай Беларускай вёскі.

Гран-пры ў конкурсе дасталася сядзібе «**Паўлінава**» пад Баранавічамі, якая працуе ўсяго толькі друі год. Гаспадары гэтай сядзібы паставілі перад сабой задану аднавіць атмасферу шліхетнай Беларускай вёскі.

Гран-пры ў конкурсе дасталася сядзібе «**Паўлінава**» пад Баранавічамі, якая працуе ўсяго толькі друі год. Гаспадары гэтай сядзібы паставілі перад сабой задану аднавіць атмасферу шліхетнай Беларускай вёскі.

Гран-пры ў конкурсе дасталася сядзібе «**Паўлінава**» пад Баранавічамі, якая працуе ўсяго толькі друі год. Гаспадары гэтай сядзібы паставілі перад сабой задану аднавіць атмасферу шліхетнай Беларускай вёскі.

Гран-пры ў конкурсе дасталася сядзібе «**Паўлінава**» пад Баранавічамі, якая працуе ўсяго толькі друі год. Гаспадары гэтай сядзібы паставілі перад сабой задану аднавіць атмасферу шліхетнай Беларускай вёскі.

Гран-пры ў конкурсе дасталася сядзібе «**Паўлінава**» пад Баранавічамі, якая працуе ўсяго толькі друі год. Гаспадары гэтай сядзібы паставілі перад сабой задану аднавіць атмасферу шліхетнай Беларускай вёскі.

Гран-пры ў конкурсе дасталася сядзібе «**Паўлінава**» пад Баранавічамі, якая працуе ўсяго толькі друі год. Гаспадары гэтай сядзібы паставілі перад сабой задану аднавіць атмасферу шліхетнай Беларускай вёскі.

Гран-пры ў конкурсе дасталася сядзібе «**Паўлінава**» пад Баранавічамі, якая працуе ўсяго толькі друі год. Гаспадары гэтай сядзібы паставілі перад сабой задану аднавіць атмасферу шліхетнай Беларускай вёскі.

Гран-пры ў конкурсе дасталася сядзібе «**Паўлінава**» пад Баранавічамі, якая працуе ўсяго толькі друі год. Гаспадары гэтай сядзібы паставілі перад сабой задану аднавіць атмасферу шліхетнай Беларускай вёскі.

Гран-пры ў конкурсе дасталася сядзібе «**Паўлінава**» пад Баранавічамі, якая працуе ўсяго толькі друі год. Гаспадары гэтай сядзібы паставілі перад сабой задану аднавіць атмасферу шліхетнай Беларускай вёскі.

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ: 29 апреля 2011 г. в 15.00 СОСТОИТСЯ ПОВТОРНОЕ ОТКРЫТИЕ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ЛИКВИДИРУЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО по АДРЕСУ: г. БОБРУЙСК, ул. БАХАРОВА, 206, принадлежащего на праве хозяйственного ведения – РУПП «Меховая фабрика» (продавец) в составе следующих лотов (предмет торгов):

Лот № 1	Изолированное помещение с инвентарным номером 710/D-58504 (главный производственный корпус) общ. пл. 10519,6 кв.м.			
Лот № 2	Изолированное помещение с инвентарным номером 710/D-57524 (производственное помещение) общ. пл. 81,1 кв.м.			
Лот № 3	Капитальные строения: с инвентарным номером 710/С-61631(склад материалов № 13а), общ. пл. 120 кв.м; инвентарным номером 710/С-61633 (склад материалов № 13б), общ. пл. 119 кв.м; инвентарным номером 710/С-61632 (склад материалов № 13в), общ. пл. 114 кв.м			
Лот № 4	Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-60412 (автогараж) общ. площадью 676,1 кв.м			
Организатор торгов	Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» (р/с 3012105618010 в Региональной Дирекции № 700 ОАО «БПС-Банк» код 369, УНП 1023353509)			
Место проведения торгов и подачи документов	г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54 в здании Бобруйского управления Филиала «Центр «Белтехинвентаризация»			
Общие сведения	Лот № 1	Лот № 2	Лот № 3	Лот № 4
Начальная цена продажи	8 371 568 549 руб. с учетом НДС	62 542 080 руб. с НДС	95 304 960 руб. с НДС	332 118 674 руб. с НДС
Размер задатка	837 156 850 руб.	6 254 210 руб.	9 530 500 руб.	33 211 870 руб.
Площадь земельного участка	Лот № 1 и № 2 расположено на зем. участке пл. 0,730 га с кадастровым номером 741000000008002873, доли в пользовании зем. участком будут определены после продажи с торгов в процессе гос. регистрации	0,3056 га	0,1226 га	кадастровый номер 741000000000802885
Номер расчетного счета для перечисления задатка	Получатель платежа – РУПП «Меховая фабрика»; р/счет 3012000002388 в филиале 703 ОАО «АСБ Беларусбанк»; г. Бобруйска, код 760, УНП 700062112			
	Условия продажи			
Лот № 1: помещения пл. 175,7 м ² , 999,7 м ² и 9,9 м ² сданы по договору аренды до момента ликвидации РУПП «Меховая фабрика», но не позднее 01.02.2013 г.; помещение пл. 335 м ² сдано по договору аренды до момента ликвидации РУПП «Меховая фабрика», но не позднее 09.03.2012 г.	Лот № 2, № 3 и № 4: аукцион без условий			
Срок заключения договора купли-продажи	в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов			
Срок и условия оплаты за объект	Определяются по согласованию Победителя с Продавцом при заключении договора купли-продажи			
Срок подачи документов для участия в торгах, осмотра предмета торгов и внесения задатка	С 19.04.2011 по 27.04.2011 г. включительно до 17.30			
	*Более подробная инф. об условиях участия в торгах, характеристиках предметов торгов, перечне документов, прилагаемых к заявлению на участие в аукционе, опубликована в газете «Республика» № 30 (26894) от 16.02.2011 г.			
	Получить дополнительную информацию о продаже имущества с торгов можно по адресу: г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54 или связавшись с нами по телефону: 8 (0225) 52 08 45, 52 70 32, 8 (029) 654 79 16 в рабочие дни с 8.30 до 17.30.			

ПАРЛАМЕНТАРЫІ СУСТРЭЛІСЯ З ЛІКВІДАТАРАМІ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС

КІРАЎНІЦТВА Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь сустрэлася з ўдзель

Пасля чарнобыльскай аварыі, калі ішла гаворка пра тое, каб расфарміраваць Веткаўскі раён, менавіта навунаць у гэтым населеным пункце Музея народнай творчасці стала адным з аргументаў супраць прыняцця такога рашэння. Гэтая ўстаноўка культуры стала сапраўднай візіткавай краю. Пакуль працягла час палца Румянцавіч-Паскевічаў у Гомелі знаходзіўся на рэстаўрацыі, толькі ў Ветку і вазілі шануюных, у тым ліку і замежных гасцей. Усе здзіўляліся: такая прыгажосць у забруджанай радыяльнай глыбіні!

Між тым, размова пойдзе не аб слаўтай устаноўцы культуры, якой даўно не патрэбна рэклама. Гаворка пра заснавальніка — Фёдара Рыгоравіча Шклярава. Асоба выразнай, але зусім не такой правільнай і адназначнай, як часам можна падумаць. «Ён нарадзіўся ў Ветцы, быў выхадцам са стараверскага роду, вядомы як самадзейны мастак, калекцыянер мясцовай даўніны, гарачы прыхільнік і прапагандыст мясцовай культуры. Менавіта яго збор старадрукаў, абразоў, іншых прадметаў (каля 400 экзэмпляраў) стаў асновай стварэння фондуў музея, які знаходзіцца на Чырвонай плошчы Веткі ў былым купецкім доме». З аднаго боку, і паспрачацца няма з чым — правільна усё. З другога... Чалавек ніколі не ўмалчаўся ў тым раўні, якія яму стваралі іншыя.

Вось і мая спроба — толькі замалюваць, стварыць з расказаў сына Фёдара Рыгоравіча — Мікалая Шклярава, і яго нявесткі — Святані Нездрын-Платніцкай. Абое — члены Саюзаў мастакоў і дызайнераў Рэспублікі Беларусь.

Ведаць сваё месца

Фёдар Рыгоравіч сапраўды нарадзіўся ў стараверскім асяроддзі. Але ж даты нараджэння, сцвярджаюць сваёй, дзве — традыцыя тых гадоў. Афіцыйна запісана — 4 кастрычніка 1925, але насамроч гэта было вясною. Так што адзначаць дзень нараджэння Шклярава звычайна не было... А вось стараверскія традыцыі ў сямі самога Фёдара Рыгоравіча захоўваліся вельмі старымі. Бацька быў начальнік у доме, але нават і там, калі заўсёды вельмі пажаліва.

Ён увосле быў катэгарычным, — успамінае Мікалай. — Казаву, напрыклад: «Паехалі ў грыбы. Праз пяць хвілін вярнуцца». Калі ты не выйшаў праз пяць хвілін, машыны ўжо не было. І так ва ўсім. Ён рабіў тое, што лічыў патрэбным. Усе астатнія павінны былі з ім лічыцца. Ён быў рэальным лідарам. Але ж яму можна было нешта даказаць. Яму не падбалася, напрыклад, таў маўжы, якую я сплухаў. І тым не менш першы магінгатаў ён мне купіў. Для мяне было самы вялікі падарунак, што ён мне даяраў.

Памятаю, як упершыню прыхаляў ў Ветку, і мы садзіліся за стол, — узгадвае нявестка Святаня. — Я не ведала сямейных традыцый і паспрабавала сесці на месца Фёдара Рыгоравіча. Ізіда Андрэеўна, маці Мікалая, адразу папярэдзіла: гэта месца бацькі. Мяне гэта здзіўляла. Потым мяне перасадзілі на іншае месца, на супраць Фёдара Рыгоравіча, і я заўсёды сядзела там. У кожнага з членаў сямі было сваё месца, свая талерка, свая лыжка, свой кубак. Гэта была культура сямейнай трапезы, сервіроўкі стала, культура размовы. Гарбата падавалася пазней, праз пэўны час. Увечары, на захадзе, усё залацілася сонейкам — сіне-кобальтавыя кубкі з цёмна-бурытнавай гарбатай, цудоўнае хатняе печыва з сапраўднай рускай пекчы. Душой гэтай утульнай атмасферы, анімаў жаючакі ў галасе і паводзінах была Ізіда Андрэеўна, «маменька», як мы яе называлі. Ёй даводзілася сустракаць шматлікіх, часам нечаканых гасцей, нягледзячы на стомленасць, згодна з прымалым «Чым багаты, тым і рады».

Мір вам

Складаю характар Фёдара Рыгоравіча ў жыцці яму і дапамагалі, і перашкоджалі. Але ж ён пра гэта ніколі не разважваў, бо проста жыў, які лічыў неабходным, згодна з тымі правіламі, якія існавалі ў яго продкаў. Ён мог сказаць тое, што хацеў, — не было ў яго ніякага палітэсу ў адносінах як з мясцовай уладай, так і з супрацоўнікамі сталічных міністэрстваў. А значыць, і разумення сярод тых, хто лічыў неабходным думаць адно, казаць другое, а рабіць — іншае.

Адукуе ў звычайнага хлапчука, які афіцыйна сярэдняю адукацыю атрымаў толькі да 40 год, такая прага да ведаў і мастацтва, нікто не ведаў. Хіба што адтуль — зверху. Да жыццёва ён імкнуўся з неверагоднай паспяховасцю усё жыццё. І сакрэты майстэрства засвоіў практычна самастойна і пры гэтым своеасабліва. У даваенным дзяцінстве, напрыклад, хлапчых адрываў ад кніг чыстыя старонкі і маляваў на фарызцах. Пасля вайны, адаслаўшы малюнкi ў Харкаўскае мастацкае вучылішча, атрымаў выклік, але не паехаў вучыцца: не было за што. Потым ён заўсёды з захваленнем глядзеў на мастакоў, якія атрымалі спецыяльную прафесійную адукацыю.

Пройдзе шмат гадоў і да Фёдара Шклярава ў Ветку, каб убачыць унікальную калекцыю, будучы прыязджаць вядомыя мастакі: Арлен Кашкурэвіч, Барыс Забораў, Іван Рэй, Мікалай Казакевіч, пісьменнікі Янка Брыль, Эрнэст Ялугін, творчыя людзі Беларусі, Расіі, іншых краін. Аднойчы прыедзе яго фатаграфавальнік і знакамiты фотакар «Звязды» Анатоль Кляшчук. А Фёдар Рыгоравіч ніколі не здарыўся жывацісу. Ужо на схоне жыцця штодзень будзе уставаць а шостай гадзіне раніцы і іці на эцюды — нават пасля таго, як адбылася чарнобыльская трагедыя, якая нябачным воўлакам ахутала веткаўскую зямлю. Скардзіўся, што пасля лясу бачыць галава і нейкі надакучлівы металічны прысмак у роце.

Пасля эцюдаў — у музей, дзе быў дырэктарам. Але і там ён пастаянна штосьці габляваў, а паралельна сустракаў людзей, ладзіў экспедыцыі па стараверскіх мясцінах. З харызматычным націскам змагаўся са шматлікімі перашкодамі вакол стварэння экспазіцыі зусім нетрадыцыйнага, «несаветакага» музея. Як моцны ледакол, пракалдаў свой шлях у цісках непаразумення і абыякавасці, а часам і супраціўлення месцічовага кіраўніцтва. Ён быў заўсёды вельмі запатрабаваны і вельмі нечаканы. І сёння ў музеі ёсць рэчы, створаныя яго рукамі. Практычна кожны вітаецца з Фёдарам Рыгоравічам асабіста пры ўваходзе на трэці паверх — рука дзвярэй ім зроблена з рога лося. На другім паверсе — традыцыйнае прывітан-грабаваны і вельмі нечаканы. І сёння ў музеі ёсць рэчы, створаныя яго рукамі. Практычна кожны вітаецца з Фёдарам Рыгоравічам асабіста пры ўваходзе на трэці паверх — рука дзвярэй ім зроблена з рога лося. На другім паверсе — традыцыйнае прывітан-

непажаданне пры ўваходзе ў стараверскі дом: «Мір вам». На драўлянай браме ля музея яшчэ адзін аўтограф Фёдара Шклярава: «Ветка — жыццё, шчасце, радзіма мая!»

«Зноў хлам прыцягнуў?»

Сваёй не памятаюць дакладнага моманту ці рэчы, з якіх у Фёдара Шклярава пачалося калекцыянаванне старажытных артэфактаў. Справа ў тым, што, нягледзячы на асаблівае саветакага часу, калі усё, што звязана з рэлігіяй, было пад забаронай, у гэтым невясцім стараверскім гарадку людзі працягвалі жыць у асяроддзі абразоў, старадрукаваных кніг, ручнікоў... Мець дома цяжка і канастае старажытных абразоў было звычайнай справай. Гэта было натуральна да таго часу, пакуль жылі носьбіты культуры, што паслядоўна разбуралася пасля 1917 года. Толькі васьм і 60-я гады мінулага стагоддзя пачалі павяртацца людзі, для якіх унікальныя рэчы былі часткай сямейнага існавання на гэтай зямлі. Выміралі і вёскі, адкуль у горад масава збягала моладзь, што здарылася запаветам продкаў. Калі пачаліся бабюльчарствы, адзін абраз традыцыйна захаваўся разам з ёй, астатнія заносілі на гарышча. Вядома і тое, што абразы, якія вывезлі з зачыненай у 60-я гады веткаўскай царквы, палілі ласкаю.

Можна, вядома, сказаць, што Фёдар Рыгоравіч скарыстаўся сітуацыяй, калі раней за іншых зразумеў, якія каштоўнасці ўваляюцца старажытнасці яго зямлі, і пачаў іх збіраць. Не абышлося тут і без звычайных сямейных кур'ёзаў. Жонка спачатку ў шоку была: «Зноў хлам прыцягнуў?» Але ж з мужам спрачацца было цяжка.

Фёдар Шкляраў узгадваў, як падчас Вялікай Айчыннай вайны, калі да жыхароў Веткі ў дом з абразамі заходзілі італьянскія салдаты, яны хрысціліся і маліліся. Больш за тое, вывозіў у Еўропу саматканныя ручнікі. Так паступова ён разумеў, які каштоўнасці ўтрымлівае рогіён, дзе ён нарадзіўся жыць. У саветакага і свецкага Шклярава не было рэлігійнасці, затое была прага і разуменне сапраўднай прыгажосці. Калі большасць людзей выкідалі з дому дарэвалюцыйныя буфеты і ставілі на іх месца бліскучыя паліраваныя «сценкі», Фёдар Рыгоравіч цягнуў рарытэты са сметнікaj дадому, рэстаўраваў іх, і гэтыя рэчы сёння здзіўляюць сваёй сапраўднай прыгажосцю і непадробленай унікальнасцю.

Рарытэты з гарышчаў

Але ж спачатку былі кнігі, успамінае Мікалай Шкляраў: — Бацька больш за усё любіў кнігі і з самога пачатку збіраў менавіта іх. Людзі ў той час ужо мала карысталіся богазлучэжымі старажытнымі кнігамі, не маліліся па іх. Аднойчы, мне было гадоў 10, на кані мы паехалі ў вёску Новая Іванаўка (былая назва — Галоднае) за Бясідзю. Цяпер там зона адсялення. Трэба было прывезці дубовую туну па просьбе аднаго старога чалавека, які сабраўся паіраць. Ён сказаў: «Усё, што яшчэ на гарышчы знойдзецца, — ваша». У вёсцы амаль нікто не жыў, дамы зачыненыя сталі. А на гарышчах было столькі добра ўсякага звалена! Мы тады прывезлі цэлы воз

кніжак, абразоў. Знакамiты «Никола Отвратный», гонар Веткаўскага музея — менавіта з той пазедкі. У бацькоўскай калекцыі было «Павучальнае Евангелле» першадрука Івана Фёдарова выдання 1569 года. Гэтую ўнікальную кнігу бацька захоўваў у асабістым ложку — ён спаў літаральна на ёй. Баяўся, каб не выкрасі. У калекцыі таксама былі кнігі ўсіх першых друкарскіх двароў Масквы — друкароў Явевы, Фоханава, Радзішэўскага, Гарабурды, іншых.

Між тым, калі ў Ветцы ў зборы старажытных рарытэтаў Фёдару Шкляраву да часу практычна не было канкурацыі, то з Масквы ў 1970-1980 гады сюды пачалі прыездаць археаграфічныя экспедыцыі з МДУ імя Ламаносава. Такім чынам у Дзяржаўную Траццюкоўскую галерэю паступіла калекцыя абразоў мясцовага пісьма — каля 50 твораў. У асноўным гэта помнікі канца XIX—пачатку XX стагоддзя. Першым, да каго звярталіся па параду навукоўцы, быў крэатыўца Фёдар Шкляраў. Сын раскавае, што было ў бацькі рукапіснае Евангелле, датаванае XIV стагоддзем: — Бацька проста баяўся яго ў сябе трымаць. Таму ён проста аддаў гэтую каштоўнасць прыезджым навукоўцам.

Шляхі экспанатаў нязведаны

У Фёдара Шклярава быў нюх на прадметы мастацтва. Дарчы, які ў сапраўднага калекцыянера. І здабываў ён іх самімі рознымі спосабамі. Некаторыя узгадвае сын:

— Мне было гадоў 12. Паехалі мы на лодцы аднойчы ў паводку па раце Сож, а матор заглох. Дабраліся да берага — а ён зусім размыты вадой. І тут мы бачым рэшткі славянскага гарадзішча: чаранкі, нанакенчкі ад стрэл, нажы, упрыгожванні... Потым мы туды пры-

— У бацькоўскай калекцыі было «Павучальнае Евангелле» першадрука Івана Фёдарова выдання 1569 года. Гэтую ўнікальную кнігу бацька захоўваў у асабістым ложку — ён спаў літаральна на ёй. Баяўся, каб не выкрасі.

шлі павінен праславіць Ветку, гаварыў, што сюды за межамі гэты будзе ездзіць. І гэта ў саветацкі час, калі людзей з іншых краін бачылі хіба ў кіно. Калі афіцыйна афармлялася перадача яго калекцыі ў музей, улады не маглі залаціцца за кнігі і сапраўдны кошт. Тады ён сказаў: «Няма чым плаціць — будзе падарунак!» Фёдар Рыгоравіч «паклаў вока» на закуткі асянжы ў цэнтры горада. Але прыйшлося дабіцца аўдэнцыі ў А. Аксёнава, у тую пару другога сакратара ЦК КПБ, каб будынак аддалі пад музей. Ужо пазней, у 1992 годзе, музей перададзены вясцю частку будынка былога райкама партыі, дзе размяшчаўся фондасховішча калекцыі музея.

Прававец, жыцц і радавацца

Гэта адзін з тых выразаў, які Фёдар Шкляраў запачыў у мясцовых жыхароў і любіў цытаваць дыя лобрэзай. Сваёй раскаваў, што гаворка я была безразнай і часта ён казаў зусім не тое, што людзі ад яго чакалі. Пад канец жыцця быў яшчэ адзін любімы афарызм, які ён пачуў ад адной з вясковых бабюльч: «На гэтым свеце жывеш-красуешся, на тым няведама што будзе». Блізкія памятаюць і такое параўнанне: «Чалавек не бурбалка, што з'явіўся ў час дажджу і знікла. След на зямлі ён павінен пакінуць».

Такім следам для самога народнага калекцыянера стаў Веткаўскі музей народнай творчасці, заснаваны ў 1978 годзе. Сёння многія аспрачваюць правільнасць самой назвы, бо на самой справе — гэта музей стараверскай культуры, які не мае сабе роўных па паўнацэннасці і якасці прадстаўленых каштоўнасцяў культуры стараверства. Дадам, што зараз у фондах музея знаходзіцца больш за сотню рукапісаў XVI—XIX стагоддзяў, 590 старадрукаў (сярод якіх творы Івана Фёдарова, Пятра Мсціслаўца, Васіля Гарабурды, Анісіма Радзішэўскага, беларускіх, украінскіх і маскоўскіх друкаваных двароў XVI—XVIII стагоддзяў).

Праз 23 гады пасля адкрыцця музея стаў называцца «Імя Фёдара Шклярава» — рашэнне было прынята да юбілею стварэння. Фёдар Рыгоравіч памёр у 63 гады — у 1988 годзе. Тады нарэшце была закончана справа яго жыцця: у канцы 1987-га, нягледзячы на ўсе постчарнобыльскія выпрабаванні, была адкрыта для наведвальнікаў першая пастаянная экспазіцыя Веткаўскага музея народнай творчасці.

Ірына АСТАШКЕВІЧ. Фота з асабістага архіва Мікалая ШКЛЯРАВА.



ніцы ў мастацкім салоне Беларускага саюза мастакоў, Імкненне да прыгажосці увасаблялася ў самых розных кірунках. Напрыклад, у яго веткаўскім доме сены былі здапраўняныя не звычайнымі шпалерамі, а тканінай. Для таго часу гэта было вельмі незвычайна і прыгожа.

Музей стаў яго марай, калі старажытныя рэчы пачалі выцягвацца гаспадароў з дому. Калекцыя атрымала грамадскі рэзананс, што дадала не заўсёды было падставой для гонару. Пра Шклярава і яго рарытэты ў канцы 70-х пачалі не толькі гаварыць, але і пісаць. Між іншым, была думка забраць экспанаты ў Мінск і там стварыць музей.

Але ў Фёдара Шклярава заданка была іншая. Ён лічыў, што павінен праславіць Ветку, гаварыў, што сюды за межамі гэты будзе ездзіць. І гэта ў саветацкі час, калі людзей з іншых краін бачылі хіба ў кіно. Калі афіцыйна афармлялася перадача яго калекцыі ў музей, улады не маглі залаціцца за кнігі і сапраўдны кошт. Тады ён сказаў: «Няма чым плаціць — будзе падарунак!» Фёдар Рыгоравіч «паклаў вока» на закуткі асянжы ў цэнтры горада. Але прыйшлося дабіцца аўдэнцыі ў А. Аксёнава, у тую пару другога сакратара ЦК КПБ, каб будынак аддалі пад музей. Ужо пазней, у 1992 годзе, музей перададзены вясцю частку будынка былога райкама партыі, дзе размяшчаўся фондасховішча калекцыі музея.

Прававец, жыцц і радавацца

Гэта адзін з тых выразаў, які Фёдар Шкляраў запачыў у мясцовых жыхароў і любіў цытаваць дыя лобрэзай. Сваёй раскаваў, што гаворка я была безразнай і часта ён казаў зусім не тое, што людзі ад яго чакалі. Пад канец жыцця быў яшчэ адзін любімы афарызм, які ён пачуў ад адной з вясковых бабюльч: «На гэтым свеце жывеш-красуешся, на тым няведама што будзе». Блізкія памятаюць і такое параўнанне: «Чалавек не бурбалка, што з'явіўся ў час дажджу і знікла. След на зямлі ён павінен пакінуць».

Такім следам для самога народнага калекцыянера стаў Веткаўскі музей народнай творчасці, заснаваны ў 1978 годзе. Сёння многія аспрачваюць правільнасць самой назвы, бо на самой справе — гэта музей стараверскай культуры, які не мае сабе роўных па паўнацэннасці і якасці прадстаўленых каштоўнасцяў культуры стараверства. Дадам, што зараз у фондах музея знаходзіцца больш за сотню рукапісаў XVI—XIX стагоддзяў, 590 старадрукаў (сярод якіх творы Івана Фёдарова, Пятра Мсціслаўца, Васіля Гарабурды, Анісіма Радзішэўскага, беларускіх, украінскіх і маскоўскіх друкаваных двароў XVI—XVIII стагоддзяў).

Праз 23 гады пасля адкрыцця музея стаў называцца «Імя Фёдара Шклярава» — рашэнне было прынята да юбілею стварэння. Фёдар Рыгоравіч памёр у 63 гады — у 1988 годзе. Тады нарэшце была закончана справа яго жыцця: у канцы 1987-га, нягледзячы на ўсе постчарнобыльскія выпрабаванні, была адкрыта для наведвальнікаў першая пастаянная экспазіцыя Веткаўскага музея народнай творчасці.

Ірына АСТАШКЕВІЧ. Фота з асабістага архіва Мікалая ШКЛЯРАВА.

ЗАСТАЛАСЯ СВЕТЛАЯ ПАМЯЦЬ

Пайшоў з жыцця Анатоль Фёдаравіч МЯСНІКОЎ — журналіст, пісьменнік, гісторык, які шмат гадоў працаваў у «Звяздзе» і пакінуў незабыўны светлы след у памяці звяздоўцаў.

Светлы след... Немагчыма гаварыць пра мінулыя гады і не узгадваць сяброў — гэта іх постаці на старонках календара нашага ўласнага жыцця. Сёння перагортваючы адна такую старонку. З мінулых дзён глядзіць на сённяшні сонечны вясновы дзень такі ж светлы, заўжды выселены Анатоль.

Светлая памяць... У мностве перажытага — мноства адценняў. Нашымі справамі вызначаны колер мінулага. Светлыя фарбы — гэта светлыя справы, тыя, што патрэбны былі родным, сябрам, але часцей за ўсё — зусім незнаёмым людзям. Такія справы ў журналіста: ён заўжды праце для незвычайнай колькасці людзей. Небывалаваць і напал гэтай прафесіі Анатоль перанёс на свае справы гісторыка, пісьменніка, педагога. Газетныя нарысы і даследаванні, кнігі, лекцыі ў ВНУ — гэта памяць пра нюрымлівага, шырага чалавека.

Свет поўніцца імёнамі гучнымі і не вельмі: людзі — як зоркі ў вясках: адных банча адраза, іншыя зыхаць сярод бясонцага мнства. Імя Анатоль звычайна вымаўлялася разам з прыкметнымі словамі: ларэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, член Саюза журналістаў, член Саюза пісьменнікаў... Ён часам так падпісаў свае рукапісы, з гонарам за тое, што напрацаваў, працу, перажываў...

Бывай, сябра. Тваім святлом будучы поўніцца нашы ўспаміны.

ЗВЯЗДОЎЦЫ.



У Лунінец нямачны хлеб. Едзем да бацькоў у гості і вяртаю ў якасці гасцінца ШИМАТ ХЛЕБА!!! З іншых раёнаў хлеб недазволена прадаваць. Прывозілі смачны з Жыткавіцкага раёна, людзі змарок на прывазкаўную плошчу прыходзілі ў выхадныя, каб на тыдзень хлеба купіць. Просьба вырашыць гэтую праблему.

Святлана ІЛЬЧОВА, г. Мінск, урэджанка г. Лунінец.

Не так даўно выправіліся з сябрамі ў сталіцу суседняй краіны. Ад'ехаўшы кіламетраў 70-80 ад Мінска, захацелася спыніцца дзе-небудзь, каб перакусіць і выпіць кубачак кавы. І што б вы думалі? З таго часу, як звярнулі з гродзенскай трасы і да самай літоўскай мяжы мы не пабачылі аніводнай прыдарожнай кавярні! Аніводнай на працягу 100 кіламетраў! Чаму?

Васіль Адамавіч, г. Мінск.

Напэўна, у кожнага чалавека слова «вясна» мае свае асацыяцыі. Пераважна большасць з іх выклікае станоўчыя эмоцыі. У мяне таксама — першыя ласкавыя сонечныя прамяні, спеў птушак, подых цёплага ветрыку, жоўтыя коцікі, першыя зялёныя травінкі... А ў травінках уздоўж дарог ды пад кустамі коішкая павылізалі «кветкі цывілізацыі» — розныя абгорткі, пластыкавыя бутэлькі. У лясках каля данчых кааператываў агалілі імправізаваныя звалкі, якія ў мінулым сезоне прыкрывала спачатку зялёнае, а пасля вясенскае лісце... І так з года ў год. Як з гэтым змагацца? Ці дачакаемся калі-небудзь, каб людзі перасталі пераўтвараць усё навокал у смецін?

Вераніка.

Хочацца закрнуць тэмы дарог і дарожак. Нельга не заўважыць, з якой рулівацыі нашы дарожныя службы пачалі латаць дзіркі на дарогах, як толькі сыйшоў снег. Работа кіпела з ранку да вечара. Шмат налалі. А вось тут і паўстае пытанне — чаму так шмат? Што з нашымі дарогамі не так, што яны ладоны на бабулін каптан, які амаль аднаго з ёй веку? Што гэта за асфальт, які трэба латаць ці не праз год пасля яго ўладкі? А латкі гэтыя нік не спрыяюць добраму стану транспарту, які ездзіць па гэтых дарогах. А там жа шмат і грамадскага, а гэта дзяржаўныя грошы. Можна таму і кошт талонаў павялічваецца і нік не можа пакрыць выдаткі на ўтрыманне аўтапарка. Думаецца, было б значна больш рацыянальна адзін раз зрабіць дарогу належнай якасці, каб не латаць кожную вясну. І выглядала б эстэтычна, і машыны так не ламаліся б. Можна, яшчэ і эканамічная выгада знайшлася б...

Тратары васьм сталі мадаваць даволі прыгожай пліткай. Але і тут без лыжкі дзёгцю не абышлося. Змагацца з галаледна трэба. Кажуць, соль — гэта вельмі шкодна. Тады на дапамогу прыходзіць стары знаёмы ломік і іншыя прыстасаванні. З ледам яны распраўляюцца выдатна і не толькі з ім. Пасля такой «працоўкі» ад прыгожай тратуарнай пліткі застаюцца адны ўспаміны. А плітка, між іншым, немалых дзяржаўных грошай каштуе, і яе немагчыма перакладаць кожную вясну. І вось зноў нашы дзідучыя энтузіясты свае высокія абдысы на выбойнах, якія засталіся ад барацьбы з галаледам.

Мацвей.



АШМЯНСКАЯ «ГАЛГОФА»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Апошні будынак на шляху — мураваны з чырвонай цэглы будынак старога касцёла ў гонар святога Францішка. Ад вайны святыня не дзейнічае. Аднаўленню не падлягае, але не зносіцца, захоўваецца як памяць. Побач былі могілкі — якраз на Святой гары. Таму месца для сімвалічных крыжоў абрана зусім не выпадкова.

Прыпынак каля старых касцёлёльных муроў, і дарога бярэ рэзка ўгару. Крыж літаральна «выплывае» на гару. Зноў малітва, асвячэнне, і дзясяткі рук паднімаюць магутную постаць крыжа ў неба. Нарэшце і гэты займае сваё адвечнае месца на ашмянскай «Галгофе». Вернікі цалуюць крыж і сыходзяць з гары. Апошняю яе пакідае Станіслава Станіславаўна Тамялоўца — захавальніца і нязменны наглядчык за парадкам на Святой гары. Магчыма, некалі таксама напішам пра яе духоўны подзвіг па адраджэнні і вяртанні ашмянскіх святых.

Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.



«А НАМ БАЛІЦЬ ГЭТА...»

Блізкая ўлада

Праблемы ЖКГ пераважалі на «прамой лініі», якую правёў губернатар Брэстчыны Канстанцін Сумар

Пасля здвох з невялікім гадзін размыццём з тэлефоннымі абанентамі многіх раёнаў вобласці старшыня аблвыканкама Канстанцін Сумар адзначыў, што абсалютная большасць званкоў наслілі, так бы мовіць, дыспетчарскі характар. Амаль не ўздзімаліся такія праблемы, што патрабуюць тэрміновага ўмяшання органаў улады з магчымымі далейшымі арганізацыйнымі высновамі. Людзі ў асноўным прасілі дапамогі ў сувязі з сезонным падтапленнем, рамонтам жылля, падсыпайкі дарог і вуліц.

Былі сярэд звароты і такія, што адлюстроўваюць сацыяльныя праблемы грамадства. Жыхарка Століна паскардзілася, што за прыватызацию кватэры ў доме 1930 года пабудовы з п'ячым аццпеннем ёй налічылі 15 мільянаў рублёў. Сапраўды, сума выглядае занадта вялікай для тых умоў, якія былі названы. Напрыклад, на сезон аццпення, ваводзе слоў распаднілі, ідзе трэі машыны дроў. Губернатар даручыў адпаведным службам як след разабрацца ў сітуацыі і прыняць рашэнне.

Але гэта нават не асноўная праблема, якая прымусіла жанчыну настаяліва дазважвацца да кіраўніка вобласці. Сапраўдным горама для іх з мужам, а таксама яшчэ адных суседзяў стаў адзінокі сусед, чалавек якая выражаны антысацыяльны характар, да таго ж агрэсіўны. Ён не раз прабіваў сцены да адных і другіх суседзяў, пра яго п'яныя выхадкі ведае раённая міліцыя, у курсе становішча старшыня Столінскага райвыканкама Аляксей Дзячко. Але суд нядаўна адмовіў у просьбе жылгочы выселіць праблемнага кватэранямайальніка з вільнянці запачынаючы на аплаце, бо мясцовая арганізацыя ЖКГ не прадаставіла яка-га небуздз памышанка яму для жылля. І што ў такой сітуацыі рабіць людзям? Чакаць, пакуль ён учыніць сапраўдную бяду? Пытанне засталося адкрытым. Хоць заўважылі паабяцалі не пакінуць без увагі ўзнятую ёй праблему, а паглядзець яшчэ раз уважліва, што можна зрабіць.

З прасобай аб фінансавай дапамозе звярнулася ад імя брэстскай жаночай футбольнай каманды яе кіраўнік Ніна Жукава. Спартсменка распавяла, у якім цяжкім становішчы аказалася каманда з-за адсутнасці грошаў: зарплата дзючатаў не атрымліваюць, формы няма, лекаў няма. 9 красавіка каманда не змогла выехаць на спаборніцтвы ў Мгаріўд, пад парговай зрыўну ўзел у наступных спаборніцтвах. Парыўшыся са службовымі асобамі, які адказваюць за спорт у вобласці, Канстанцін Сумар паабяцаў паспрыць футбалістам.

Пытанні работы грамадскага транспарту ў Брэсце ўзяла толькі адна з тэлефонных абанентаў. Але для работніцы панчошнага камбіната, якая жыве па вуліцы Арлоўскай, гэта набалела. Як сказала Алена Шостака, па часе, каб трапіць з Арлоўскай на вуліцу Янкі Купалы, дзе знаходзіцца прадпрыемства, усяго 10 хвілін, але пасля вяртаньня змены дабрацца дадому вельмі і вельмі складана. Старшыня Брэсцкага гарадвыканкама Аляксандр Пальшанкоў, які прысутнічаў на «прамой лініі», паабяцаў удакладніць графік руху як камунальных, так і камерцыйных аўтобусаў, што абслугоўваюць гэты ўчастак горада.

А вось маці школьнікаў з вёскі Белаўска Столінскага раёна скардзілася на работу школьнага транспарту. Аўтобус школе вяртаўлі, ён рэгулярна забірае і развозіць дзяцей з суседніх вёсак, прычым школьнікаў і другіх канец Белаўска не падвоззяць, хоць там пралягае маршрут аўтобуса. Аўтобус гэты ходзіць штодзённа. Адлегласць жа ад школы ў той самы другі канец складае каля трых кіламетраў. Першы намеснік начальніка ўпраўлення адукацыі Аляксандр Жук атрымаў указанне зраўняваць сітуацыю.

Самыя бальчывыя праблемы па-ранейшаму агучвалі людзі, якія ўносяць грошы на будаўніцтва жылля і сутыкнуліся з цяжкасцямі. Так, у Пінску забудовшчыкі не гадзіліся з канчатковай сумай, якую ім выставіла будаўнічая арганізацыя. Жыллё ў Пінску атрымалася даражэйшым, чым у сталіцы. Ім у падмогу паабяцалі абласных спецыялістаў — юристаў і фінансістаў.

Жанчына з Баранавіч, якая будавала кватэру ў доме па вуліцы Бросцкай, аказалася ў сітуацыі, падобнай да той, у якой знаходзіцца забудовшчыкі бросцкай фірмы «Аблічча». Фірма абанкруцілася, людзям грошы не вяртаюць. Вось і жыхаркі Баранавіч, ваводзе рашэння зноў, грошы павіны вярнуць... Але там абнадзеівае факт, што 21-у долшычню ўжо вярнулі сродкі. Так што калі «паднацінуць», то і ёй могуць выплаціць належнае. З «наіцканнем» абядалі дапамагчы.

Дольшчыкі «Аблічча» не вытрымалі і на гэты раз, патэлефанавалі. Хоць нічога новага ім не казалі, акрамя таго, што вядома: трэба ўстапаць у новыя кааператывы, браць дадатковыя крэдыты і такім чынам заканчваць будаўніцтва, з якім не справілася кампанія «Аблічча».

А тыя, хто жыллё паспяхова пабудавалі, цікавіліся добраўпарадкаваннем і азелененнем сваіх мікрараёнаў. З гэтай нагоды звяналі жыхаркі мікрараёна «Вулька». Мэр паабяцаў, што будзе пасаджаны парк. Дарэчы, падрыхтоўка месца пад парк распачалася на суботніку.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

15 КРОКАЙ ПАМ'ЯТ'МІ ПЕРШЫМ І БУДУЧЫМ...

Я НЕ ПРА ЎСЁ расказаў... Пра нешта тады не мог, пра штосці не хацеў... Кавалек інфармацыі аднавіўся ў памяці толькі пасля першага наведвання месца трагедыі, бо дагэтуль я не ўяўляў, нягледзячы на тэлежурты, што і дзе канкрэтна адбылося...

У панядзелак праца неяк не ішла. Шчыра кажучы, я ўвогуле хацеў крыху раней збегчы дадому, але пасля абеду пачаў трыба нававала жанчына з праблемай, якую трэба было вырашаць дастаткова тэрмінова. Нагадаўшы самому сабе пра сумленне, літаральна прымусіў звязацца з міністэрствам, каб даведацца, ці змогуць спецыялісты дапамагчы чалавеку, прычым апераўтына. На тым канцы вельмі выслухалі, уніклі ў сутнасць пытання і паабяцалі хутка ва ўсім разабрацца. Адзінае, папрасілі аформіць лісьмовы запыт ад рэдакцыі. Некай час зноў вагаўся: зараз яго напісаць або адклікаць справу на заўтра. Зноў прымусіў сабе сесці за камп'ютар. Калі практычна аформіў той запыт, зразумець, што не магу да канца ўсядмыю адной акалічнасці ў справе заўважыць. Яе маглі не зразумець і работнікі міністэрства. Набраў працоўны нумар жанчыны, каб удакладніць звесткі, але там адказалі, што яна ўжо пайшла дадому. Хатні нумар мянуха: раз, другі, трэці... Час ішоў, я дасядаў практычна да канца працоўнага дня. Нарэшце нехта з сямейніцкай адказаў, што жанчыны яшчэ няма. Я нават крыху ўзлаваўся — дарэмна згубіў час, можна ж было адрозу перанесці справу на заўтра. Я выйшаў з рэдакцыі тады, калі выйшаў. Ні пазней, ні раней. І патрапіў у той самы саўтэй... Думаю, кожны пасля прыкладна гэтаж жа прааналізаваў той дзень 11 красавіка ад раніцы да часу выбуху і задаваўся пытаннем: чаму для яго асабіста або родных, знаёмых, калег па працы, проста старонніх людзей усё склалася менавіта так, а не іначай?..

Мне было некалькі прасцей, бо я не турбаваўся за жонку. Раней яна захварэла, але не далейчышчы, зноў выйшла на працу, што дало паўторнае ускладненне. Угаворамі і нават прымусам за выхадныя атрымалася пераканаче яе застацца дома. Таму і хацелася крыху раней збегчы з працы. ...Я спяшаўся зрабіць званкі. Тэлефон з унутранай кішкі курты выцягнуў, сточыў пад аркай пешаходнага пераходу. Нумар набраў, ідучы да эскалатараў уздоўж правага боку перона — азіраючыся па баках, кінуўшы позірк назад, на пэсвіцу пераходу, з жахам азіраючыся на калоны. Рукі трэсліся, адной рукой не атрымлівалася набраць, у другой была сумка. Жонка адказала на мой званок, калі я толькі ступіў на эскалатар, і ён узяў мяне літаральна на вышыню здвох прыступак. Размова была кароткай, тэлефон я пачаў хаваць назад, яшчэ не даехаўшы да канца. «Я ў метро на «Кастрычніцкай». Тут вядома. Са мной усё добра. Дзе Саша, не памятаеш? На змеце?» На яе пытанне, што здарылася, адказаў, што не ведаю: шмат думу, усё ўздзімаюцца за эскалатары, патэлефаную пазней з паверніч.

Саша — мой малодшы брат. Ён працуе ў метро, абслугоўвае эскалатары. Працуе на некалькіх станцыях, у тым ліку і на «Кастрычніцкай». З 12 красавіка ён павінен былі на месца замацаваць менавіта за «Кастрычніцкай» станцыяй, бо тутэйшы брыгадзір збіраў пайсі ў водлуск. Саша працуе

ў розныя змены, я іх увесь час блытаю, не магу запамінаць. На шчасце, памятка жонка, яна адрозу адказала, што брат сёння дома. І гэта мяне неяк заспакоіла... Я не ведаю, як тут правільна сказаць... ..Назаўтра з раніцы брат выйшаў на сваю змену на «Кастрычніцкай»... Давялося пабачыць тое, што многія, напэўна, не хацелі б бачыць па ўласнай волі. Нервы ва ўсіх работнікаў былі на мяжы. Ад цяжкіх драм было выратоваўна толькі праца, бо была пастаўлена канкрэтная задача — запусціць станцыю як мага хутчэй... Толькі адно з яго аповоду: прыбяральшчыкі трэба было выконваць сваю працу, а для гэтага ёй неабходна прайсціся па ўсім пероне — з аднаго канца ў другі. Жанчына заходзілася ў плачы, ёй было страшна. Брата выклікалі, каб ён правёў яе. Кроку у яго шаркі, і жанчына прасіла ісці цішы. Потым Саша правёў яе назад... Гаварыў я з жонкай, як мне падалося, ціха. І яна мне потым пацвердзіла: так. А я не мог да канца зразумець: сапраўды ціха ці мне пасля выбуху так падаецца? Крыху на той момант ужо не было чутна, ды іх, наколькі і памятаю, практычна і не было, толькі адразу ж пасля выбуху пачуў некалькі жаночых галасоў. Пад нагамі былі нейкія палкі, кавалкі бетону ці тынкоўкі, паўсюдна і на падлозе, і ў паветры — пыл. Некалькі спецыфічных пах, які нагадаў пра сабе яшчэ і ўвечары — ужо дома. Ні рэчэй, ні целаў не памятаю, колкі рэзы патрапілі на вочы ланцужкі цёмных плаў на пероне... Недзе злева і спераду ад мяне памтаю мільганне постаці... Ужо потым прыгадаў, што, калі ішоў уздоўж правага боку перона, мільганула думка: я ж павінен быць побач з саставам. Але з гэтага боку яго не было.

Людзі ўздзімаліся па эскалатары вельмі шчыльна, сталі літаральна на кожнай прыступцы. Старых людзей у той момант не памятаю, гэта была пераважна моладзь, падлеткі... Недзе паперэдзе на эскалатары хлопцы таксама падносіў да вуха тэлефон... Сказаць усьля слова «выбух», прыгадаваў, было чамусьці цяжка, магчыма, таму і гаварыў ціха. Але зноў жа памятаю, як пасля гэтага слова азіраўнася дзючачыня, што ехала наперадзе, і паглядзела мне ў вочы... І потым, на верасе, каля выезда з метро, людзі размаўлялі па мабільных нейкімі прыглушанымі галасамі. Нават сточылі літаральна побач, нічога немагчыма ўспомніць. Толькі шавяленне вуснаў... Ці так проста падалося?..

Першы раз слова «тракт» я пачуў у аўтобусе «сотцы», на якім ехаў у рэдакцыю. Гэта было прыкладна хвілін праз 20 пасля выбуху. Сказаў я яго раз ці два розным людзям. Сказалі гэтаж жа ця, які нядаўна наведваў пра выбух жонцы, ні да каго канкрэтна не звяртаючыся... Адно кароткае слова — як раптоўна здагада — і цішыня. Прыгадаваўчы, я думаю што ў гэты момант такія ўнутраныя здагады былі ў большасці пасажыраў аўтобуса... Размоў увогуле было няма. Побач стаў мужчына невядлага росту, які німа наважваўся мне нешта сказаць ці спытаць, але ў апошні момант быццам бы перадумваў і двойчы з паўзамі мармытуў: выбух... выбух. Жанчыны ў скураным плашчы сказала, што выбухаў было два.

Калі меркаваць па гадзінніку на маім тэлефоне, жонцы першы раз я патэлефанаваў у 17.55. Ужо з паверхні ад уваходу на станцыю — у 17.57 — калегу па кабіне

це. «Паша, ты дзе зараз? На працы?» У галаве мітусіліся думкі, што трэба нешта рабіць, трэба нейкім чынам перадаць інфармацыю ў рэдакцыю, магчыма, нешта прадрыктаваць... «Не, я ўжо да метро падыходжу!» — бадзёра адказаў той. «У метро выбух, станцыі, хутчэй за ўсё, зараз зачыняць, можаж не ісці нават»... У 17.59 набраў брата, гэтаж жа каротка сказаў пра выбух, што са мной усё добра, што патэлефаную пазней. У 18.03 званю першаму намесніку рэдактара, гэтаж жа каротка падаведала пра выбух. Пытаўся: «Людміла Іванавіча, мне ў рэдакцыю ехаць?» Невялікая заміна, падчас калоў прымаю рашэнне усё ж ехаць. Яшчэ адзін званок жонцы ў 18.03. Пасля гэтага на месцы заставаўся яшчэ хвілін 10-12. Цяжка параненых на той момант яшчэ не выносілі, да пад'ехаўшыя машыны «хуткай дапамогі» першыя некалькі пацярпелых накіраваліся самі. Зразумела, што нешта здарылася, але маштабы невядомыя. Вырваўна ехаць у рэдакцыю, бо робіцца відэочымні: у наступны аўтобус я магу ўжо і не сесці.

...Я невядома даю храналогію сваіх званкоў. Памтаю, што ў галаве была адна думка: хутчэй патэлефанаваць. Хутчэй, бо потым не будзе магчымаці. Сігналы будучы глушыцца. Пра тое, што сеткі папросту «лягуць» ад колькасці званкоў, першы раз я падумаў толькі ў рэдакцыі, і тое гэтая думка неяк не вельмі адпалася ў свядомасці. Там, на платформе, я думаў менавіта так: сігнал будзе глушыцца. Чаму я я таку думай, не мог зразумець да таго моманту, калі ў чацвер не патрапіў на «Кастрычніцкай»... У момант выбуху я не паспеў выйсці з вагона. Ён зварухнуўся, быццам бы нават падскочыў, нахіліўся, як палуба карабля ў шторм, асвятленне неяк рэзка ўпала, мільганула, ахуґаў нейкі паўзурок. Я прысеў і на нейкі час так і застыў. Калі выходзіў з вагона, было адчуванне, што выходжу апошнім, хоць, вядома ж, побач былі людзі. Калі раздаўся гэты гул і са стале нешта сыпалася, першай думкай, там, у вагоне, было, што здарылася аварыя: ірвануў газавы балон, сарваўся, выйшаў са стору які грувацкі цяжкі механізм ці са стале нешта абрынулася. Я пералапохаўся, але не так моцна... Чаму ж потым, калі я ішоў да эскалатараў, прычым у называлі для мяне бок, страх літаральна пранізваў і я чакаў паўторнага выбуху, з жахам азіраючыся на калоны? А на паверхні зямлі, на аўтобусным прыпынку, сэрца гэтаж жа аяпко думкай, што сметніца таксама можа ірвануць?..

...У чацвер на станцыі я знайшоў адказ на гэтыя пытанні. Я ўсім гаварыў, што не

бачыў целаў, узарванага вагона, што выйшаў з вагона адрозу пад аркай пешаходнага пераходу... У вагоне — чацвёрта дзвярэй. Выбух адбыўся каля другіх дзвярэй другога вагона. Я павінен быў выйсці з першых дзвярэй трыцяга вагона. Ступіўшы на платформу, перш чым павярнуць да левыцы пешаходнага пераходу, трэба было зрабіць некалькі крокаў прама наўстрочан бомбе... Я казаў ужо, што мне пацашасціла. Я усё зрабіў як звычайна, толькі — пасля выбуху... Што я бачыў, дагэтуль дакладна сказаць не магу... Дайшоў да калоны наперадзе. Усе напэўна ж, целы, раскіданыя рэчы... Памятаю, вельмі густы дым наперадзе, такі, што бачнасць была толькі на некалькі метраў. Пашходоўны вагон адрозу не бачыў. З памяці іншыя падрабязнасці зніклі. Яна, памыць, нібы перакрасціла гэтыя крокі і ўключыла свядомасць толькі пад аркай, пакінуўшы яшчэ страх і разуменне, што ўсё гэта, хутчэй за ўсё, — не аварыя... За спінай было не так страшна, там было больш святла — напэўна, таму і развярнуўся ў той бок. А потым у дзілетанцкай падсядомасці, як я разумею, узніклі ўспаміны пра сюжэты адрасна тэрактэй... Вядома, так хутка нічога ніхто б не «заглушыў»...

Я не баюся заходзіць у метро. І жонку літаральна прымусіў пайсці туды на наступны дзень. Калі ў чацвер адчынілася станцыя «Кастрычніцкая», зноў прымусіў, пабачы, паказаў, як выходзіць. Яна сказала, што, калі ўсё пабачыла на свае вочы, зразумела, чым для мяне магла скончыцца дарога дадому. Нават змерыла адлегласць, якая аддзяляла мяне ад месца выбуху — 15 жаночых крокаў... Але нейкіх 6-8 метраў... Мы праіруем разам і практычна заўсёды разам вяртаемся дадому. Але яна мяне заўсёды цягнула ў першы вагон, нават залавася за маю зыччу — ездзіць у сярэдзіне саставу, не задаволена ідучы да таго месца, дзе мы звычайна чакалі цягнік...

Гэта толькі для мяне мае асаблівае значэнне: я выязджаў на паверхню на адным з эскалатараў, за працу якіх адказаў і мой брат... Быццам бы напісаў выключна пра асабістае... Думаю, што гэта не зусім так. Дакладней, увогуле не так. У адной з газет бачыў фотаздымак пацярпелага хлопца, які з раненымі ног знаходзіўся ў бальніцы. Ён расказаў журналістам, што ехаў у вагоне ў сярэдзіне саставу — як звычайна. Стаяў каля дзвярэй. Ён ступіў на платформу. Выбух... Казаў, што бачыў з правага боку дым, целы ў крыві... З левага ж было усё нармальна,

Сяргей РАСОЛЬКА.

ТРАКТ У МЕТРО ПРЫЗНАНЫ СТРАХАВЫМ ВЫПАДКАМ

«Белэксімгарант» выплаціць усім пацярпелым і сем'ям загінуўшым ад выбуху ў метро страхавую кампенсацыю па абавязковым страхаванні грамадзянскай адказнасці перавозчыка перад пасажырамі. Аб гэтым паведамліла карэспанданту БЕЛТА начальнік ўпраўлення па абавязковым страхаванні грамадзянскай адказнасці перавозчыка перад пасажырамі і медыцынскім страхаванні дзяржаўнай страхавой кампаніі Тамара Мікланшчык.

Памер страхавой кампенсацыі складае 300 еўра ў эквіваленте пры лёгкіх цялесных пашкоджаннях, якія не прывялі да кароткачасовага расстройтва здароўя або нязначнай стойкай страты працаздольнасці; 600 еўра — пры лёгкіх цялесных пашкоджаннях, якія прывялі да кароткачасовага расстройтва здароўя або нязначнай стойкай страты працаздольнасці; 1,8 тыс. еўра — за менш цяжкія цялеснае пашкоджанне, 3 тыс. еўра — за цяжкае цялеснае пашкоджанне або ў выпадку смерці. Ступень цяжкасці цялесных пашкоджанняў будзе усталяваць Дзяржаўная служба судова-медыцынскіх эксперты.

МИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМТЕТ 19 мая 2011 г. проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь в Минском районе

№ лота	Адрес земельного участка	Кадастровый номер	Площадь земельного участка	Целевое назначение	Расходы по подготовке документации (рублей)	Начальная цена земельного участка (рублей)	Задаток (рублей)
1	Горанский с/с, д. Новоселье	623681315601000406	0,1512 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	334 000	11 000 000	1 100 000
2	Горанский с/с, д. Чачково	623681319101000372	0,1527 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	334 000	12 000 000	1 200 000
3	Горанский с/с, д. Тейки	623681317601000008	0,1661 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	334 000	8 000 000	800 000
4	Горанский с/с, д. Тейки	623681317601000010	0,1574 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	334 000	7 000 000	700 000
5	Горанский с/с, д. Тейки	623681317601000031	0,1446 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	1 501 273	7 000 000	700 000
6	Круплицкий с/с, а/г Круплица	623683906601000498	0,1498 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	922 826	12 000 000	1 200 000
7	Круплицкий с/с, а/г Круплица	623683906601000499	0,1498 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	1 065 367	12 000 000	1 200 000
8	Лошанский с/с, а/г Лошаны, участок № 34	623684005601000271	0,1500 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	894 471	14 000 000	1 400 000
9	Лошанский с/с, д. Бровки, участок № 97	623684001601000315	0,2499 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	894 471	20 000 000	2 000 000
10	Маучулицкий п/с, г.п. Маучуличи, ул. Зеленая	623655500001000346	0,1267 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	1 574 750	54 000 000	5 400 000
11	Михановичский с/с, д. Котяти, участок № 10	623684203601000243	0,1378 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	1 200 000	31 000 000	3 100 000
12	Михановичский с/с, д. Березина, участок № 21	623684200601000061	0,1330 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	1 200 000	25 000 000	2 500 000
13	Папернянский с/с, д. Семково, участок № 215	623685510601001356	0,1499 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	859 960	30 000 000	3 000 000
14	Папернянский с/с, д. Семково, участок № 216	623685510601001360	0,1474 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	859 960	30 000 000	3 000 000
15	Папернянский с/с, д. Семково, участок № 217	623685510601001361	0,1467 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	859 960	29 000 000	2 900 000
16	Самохваловичский с/с, д. Слобода, массив № 2, участок № 1	623686304601000529	0,1097 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	900 000	31 000 000	3 100 000
17	Самохваловичский с/с, д. Слобода, массив № 2, участок № 10	623686304601000530	0,1202 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	900 000	33 000 000	3 300 000
18	Сеницкий с/с, а/г Сеница, ул. Богдановича	623686605101000951	0,1157 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	1 956 620	45 000 000	4 500 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8. Дата проведения: 19.05.2011 г. в 9.30. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8, к. 416. Окончание приема заявлений и документов: 13.05.2011 г. Контактный телефон: 204 11 62.

Задаток за участие в аукционе на Лоты 1-5 перечисляется на расчетный счет № 3600621020043 ГУ МФ РБ по Минской области, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052360, код платежа — 04901.

На Лоты 6-7 перечисляется на расчетный счет № 3600621050071 ГУ МФ РБ по Минской области, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052399, код платежа — 04901.

На Лоты 8-9 перечисляется на расчетный счет № 3600621080107 ГУ МФ РБ по Минской области, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600228670, код платежа — 04901.

На Лот 10 перечисляется на расчетный счет № 3600621080100 ГУ МФ РБ по Минской области, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600452694, код платежа — 04901.

На Лоты 11-12 перечисляется на расчетный счет № 364140000105 ГУ МФ РБ по Минской области, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600303747, код платежа — 04901.

На Лоты 13-15 перечисляется на расчетный счет № 3600621120145 ГУ МФ РБ по Минской области, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052411, код платежа — 04901.

На Лоты 16-17 перечисляется на расчетный счет № 3600621150173 ГУ МФ РБ по Минской области, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052424, код платежа — 04901.

На Лот 18 перечисляется на расчетный счет № 3600621160189 ГУ МФ РБ по Минской области, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052409, код платежа — 04901.

К участию в аукционе допускаются физические лица, подавшие в комиссию в указанные сроки соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в объявлении расчетный счет задаток.

Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельными участками в соответствующем сельском пункте.

Крыж на здароўе

Выпуск № 21 (257)

Пыльлянік МАЛАКО — «ТАК» АБО «НЕ»?

«Ці варта піць каровіна малако, калі ў мяне, чалавека пажылога ўзросту, пасля яго ўжывання узнікае расстройтва жыцця?»

Алена Барысаўна, г. Мінск.
Малако — крыніца бялкоў, кальцыю, фосфору і іншых карысных рэчываў. Малако — гэта паўнацэнная ежа, а не дадатак да яе. Нездарма ў даўніну ў народзе казалі «паесці малака». Непадзядана піць малако пасля яды, піць яго халодным, паколькі парашаецца працэс стрававання. Каб малако лепш засвойвалася, яго можна дадаваць слабую гарбаты, сокі з агародніны і садавіны, мінеральную ваду без газу.

Пажылыя людзі часта дрэнна пераносяць малако — у іх развіваецца ферментаўная недастатковасць (гэта калі слізістая тонкага кішчэніка недастаткова выпрацоўвае фермент лактазу, які перапрацоўвае лактозу — малочны цукар). Таму некаторыя пажылыя людзі могуць засвойць малако толькі ў абмежаванай колькасці — напрыклад, 50 мл, а вылігты звыш гэтага (дапусцім, 100—150 мл) ужо выклікаюць кішчаную дысплею. У такіх людзей адзначаецца ўздзеянне жывата, спазмы і болі ў жываце, вадкі стул, які ў маленіх хворых (калі ў малых адзначаецца няспеласць, то ў пажылых наадварот — згасненне ферментаўнай актыўнасці).

Калі ў вас назіраюцца прыкметы пераноснасці малака або якіх-небудзь іншых малочных прадуктаў, то не звяртаць увагі на гэты і працягваць ужываць іх толькі таму, што «малако карыснае для здароўя», усё-такі не варта, паколькі можна толькі нашкодзіць сабе.

Уздзеянне жывата выклікае дыскамфорт, а з вадкім стулом страчаюцца мікразэлемэнты, у тым ліку і кальцый, дзея якая мы п'ём малако, каб пазбегнуць, напрыклад, астапапарозу. Акрамя гэтага, могуць развіцца запаленчыя з'явы ў кішчэчніку.

НЕМАЎЛЯТ ЛЕЧАЦЬ МУЗЫКАЙ

Для лячэння і рэабілітацыі немаўлят у РНПЦ «Маці і дзіця» прымяняюць тэхналогіі-інавацыі, якія дазваляюць прадудзіць рост дзіцячай інваліднасці, абумоўленай хваробамі нервовай сістэмы. На базе цэнтру функцыянуюць два аддзяленні, куды дзеці з псіханеўралгічнымі парушэннямі — ад нараджэння да 3 гадоў — паступаюць з раздільных дамоў і лячэбна-прафілактычных устаноў рэспублікі.

— Калі мы выяўляем нейкія псіханеўралгічныя парушэнні на самых ранніх этапах, у першую чаргу можна рана купіраваць парушэнні лёгкай і сярэдняй цяжкасці, а значыць, дзеці будуць расці здаровымі, — кажа кіраўніцтва **лабараторыі праблем дзіцяці і падлеткаў РНПЦ «Маці і дзіця» Маргарыта ДЗЕВЯЛТОВСКАЯ.** — Па сваім аднаўленчым патэнцыяле дзіцячы арганізм вельмі моцна адраджаецца ад дарослага. Да 1 года дзіця патройвае сваю вагу адносна таго, з якой нараджаецца, арганізм у гэты час валодае найбольшай пластычнасцю, а значыць, рэабілітацыйныя меры дазваляюць максімальна аднавіць дэфіцыт пэўных функцый. Немагчыма бяскожна нарашчаць дозы медыкаментуў,

яшчэ адной інавацыяй стаў камп'ютарызаваны трэнажор «Веллагеймік», які дае добры эфект пры парушэннях каардынацыі, руху, а таксама для паляпшэння псіхічных функцый — канцэнтрацыі ўвагі, памяці, хуткасці рэакцыі. На сёння толькі тры лячэбна-рэабілітацыйныя ўстановы маюць падобны трэнажор.

— Наш трэнажор можна вырабляць серыйна, — тлумачыць Маргарыта Георгіеўна. — «Веллагеймік» можна мець вельмі шырокае прымяненне. Ён быў усталяваны нават у кожным фізіятэрапеўтычным аддзяленні дзіцячых паліклінік, паколькі яго можна прымяняць для карэкцыі постаці, паляпшэння канцэнтрацыі ўвагі і лаводзін, лячэння логанеўрозуў — праблем з маўленьнем і нават для забяспячэння дэпрэсіўных стануў. Сістэма электронікі трэнажора разлічана на вагу ад 20 да 80 кг. Калі ў далейшым павялічыць гэты вагавы дыяпазон, то «Веллагеймік» можна будзе прымяняць і для лячэння дарослых.

Святлана БАРЫСЕНКА.

Жаночае здароўе

РАК ШЫЙКІ МАТКІ... ПЕРАДАЕЦА ПАЛАВАМ ШЛЯХАМ

Сёння вядома толькі пра адзін від раку, ад якога можна абараніцца хоць бы на 80 працэнтаў — гэта рак шыёйкі маткі. Дакладная прычына развіцця ўсіх іншых злаякасных працэсаў не ўстаноўлена. Адзінае, што можна сцвярджаць, — анкалогія з'яўляецца там, дзе спрацоўвае шэраг прычын, а яны вядомыя. У выпадку з ракам шыёйкі маткі спрацаваць павінны таксама некалькі «злых» фактараў, аднак, разам з тым, вучоныя вынайшлі і «лаўноўна віватага». Ім аказваюцца вірус папіломы чалавека.

Як толькі «злодзей» быў устаноўлены, пачаліся распрацоўкі ратавальных вакцын, якія не дазвалялі б інфіцыравацца звычайным вірусам. Сёння гэтыя вакцыны прайшлі шэраг выпрабаванняў, іх актыўна прымяняюць у розных краінах свету, прычым размова ідзе аб мэтазгоднасці прышчэплення не толькі дзяўчат, але і хлопцаў, якія, зразумела, таксама інфіцыруюцца вірусам папіломы і перадаюць яго палавой партнёры. Прайсці вакцынацыю ад віруса папіломы чалавека можна ў любой жаночай кансультацыі і нашай краіны — за ўласны кошт.

Паводле слоў загадчыцы жаночай кансультацыі 12-й гарадской паліклінікі г. Мінска Святланы ГАРОДКА, у 20 працэнтах выпадкаў раку шыёйкі маткі назіраецца спалучэнне шэрагу вядомых і раней фактараў. Гэта спадчыненнасць па раку шыёйкі маткі, праблемы ў рабоце імуннай і гарманальнай сістэм, уздзеянне шкодных фізічных і хімічных фактараў, курэнне, вялікая колькасць родаў або перарыванні цяжарнасці, ранні пачатак менструацыі, ранні пачатак палавога жыцця, вялікая колькасць палавых партнёраў. Зразумела, чым больш вышэйназваных фактараў спалучаюцца ў жывіцу асобна ўзятая жанчына, тым вышэй у яе рызыка захварэць на рак шыёйкі маткі.

Адначасна з гэтым, аднак, у 80 працэнтах выпадкаў раку шыёйкі маткі наяўнасць згяданых фактараў павінна спалучацца яшчэ і з фактам інфіцыравання вірусам папіломы чалавека.

Наогул вірус перадаецца даволі проста. І самае важнае — толькі пры палавым кантакце, што адзначае яго ад шэрагу іншых вірусаў, якія перадаюцца не проста пры

абследавацца на вірус папіломы, могуць зрабіць гэта платна. Варта мець на ўвазе, што да ліку небяспечных па раку шыёйкі маткі адносяцца 16-ы, 18-ы, 31-ы, 33-і, 45-ы і 52-і анкагенныя тыпы. Аднак варта мець на ўвазе, што існуе яшчэ другая, неанкагенная, група тыпаў віруса папіломы чалавека. 6-ы і 11-ы тыпы з іх ліку выклікаюць з'яўленне генітальных бардавак. Жанчыны, у якіх выяўляюцца гэтыя тыпы, пры неабходнасці пралечваюцца, ім выдаляецца пашкоджаны ўчастак шыёйкі маткі, а таксама прапаўнаецца прышчэпленне спецыяльнай вакцынай.

Лёкавы эфект вакцын «Цэварыкс» (супраць 16-га і 18-га тыпаў віруса папіломы чалавека) і «Гардасіл» (супраць 6-га, 11-га, 16-га і 18-га тыпаў) пакуль не даказаны, хоць спецыялісты не выключаюць, што і ў такім выпадку можна разлічваць на пэўную карысць. А вынайшлі вакцыны, зразумела, з мэтай прафілактыкі раку шыёйкі маткі. Для выпрацоўкі імунітэту супраць віруса папіломы чалавека выконваецца тры ін'екцыі: другая — праз месяц пасля першай, трэцяя — праз пэўны ўзрост пасля другой. Аптымальны ўзрост для вакцынацыі лічыцца 11-12 гадоў, паколькі неабходна, каб дзячынцы яшчэ не жыла палавым жыццём.

— Замяжыня даследчыкі зараз многа пішуча аб тым, ці варта прышчэпляцца ад віруса папіломы тым жанчынам, якія жывуць палавым жыццём, — тлумачыць Святлана Гародка. — Пры жаданні жанчына можа прайсці тэст на вірус папіломы чалавека, і пры

18-га тыпаў) пакуль не даказаны, хоць спецыялісты не выключаюць, што і ў такім выпадку можна разлічваць на пэўную карысць. А вынайшлі вакцыны, зразумела, з мэтай прафілактыкі раку шыёйкі маткі. Для выпрацоўкі імунітэту супраць віруса папіломы чалавека выконваецца тры ін'екцыі: другая — праз месяц пасля першай, трэцяя — праз пэўны ўзрост пасля другой. Аптымальны ўзрост для вакцынацыі лічыцца 11-12 гадоў, паколькі неабходна, каб дзячынцы яшчэ не жыла палавым жыццём.

— Замяжыня даследчыкі зараз многа пішуча аб тым, ці варта прышчэпляцца ад віруса папіломы тым жанчынам, якія жывуць палавым жыццём, — тлумачыць Святлана Гародка. — Пры жаданні жанчына можа прайсці тэст на вірус папіломы чалавека, і пры

Што такое неінфарматыўная цыталогія?

Загадчыца жаночай кансультацыі 12-й гарадской паліклінікі г. Мінска Святлана ГАРОДКА: — Неінфарматыўны цыталогічны аналіз — гэта ні добра, ні дрэнна. Проста ў мазку, які ўзялі ў жанчыны, аказалася сльзь, а не клетачны матэрыял з цэрвікальнага канала. Хутчэй за ўсё, забар выконваўся пінцэтам ці шпательам Эйра, а не цыташоткай, якая дае вельмі высокую інфарматыўнасць. Мазок трэба пераздаць.

— Выявіць захворванне шыёйкі маткі дазваляе спецыяльнае абследаванне — калпаскапія, якое выконваецца ў кабінетах паталогіі шыёйкі маткі любой жаночай кансультацыі, — тлумачыць Святлана Гародка. — Бясплатнае абследаванне на вірус папіломы чалавека праводзіцца толькі па паказаннях. Забор мазка з цэрвікальнага канала шыёйкі маткі для далейшага выканання полімерна-ланцоваўга вірусу — метаду дыягностыкі, які выяўляе ДНК вышэйназванага вірусу — робіцца толькі жанчынам з паталогіяй шыёйкі маткі, напрыклад, пры наяўнасці эрозіі або дысплазіі. Усе іншыя жанчыны, якія жадаюць

раку шыёйкі маткі, і таму пры добрым імунным статусе вірус можа самавыдаляцца, ці, як кажуць спецыялісты, адбываецца самавыдаўленне.

— Выявіць захворванне шыёйкі маткі дазваляе спецыяльнае абследаванне — калпаскапія, якое выконваецца ў кабінетах паталогіі шыёйкі маткі любой жаночай кансультацыі, — тлумачыць Святлана Гародка. — Бясплатнае абследаванне на вірус папіломы чалавека праводзіцца толькі па паказаннях. Забор мазка з цэрвікальнага канала шыёйкі маткі для далейшага выканання полімерна-ланцоваўга вірусу — метаду дыягностыкі, які выяўляе ДНК вышэйназванага вірусу — робіцца толькі жанчынам з паталогіяй шыёйкі маткі, напрыклад, пры наяўнасці эрозіі або дысплазіі. Усе іншыя жанчыны, якія жадаюць



г. Мінск.

ЛІКВИДАЦІОННАЯ КОМІСІЯ ОО «ГІДРОМАШ» ПРОВОДІТ ПУБЛІЧНЫЕ ТОРГІ ПО ПРОДАЖУ ІМУШЧЫНАСЦІ

— а/м Ford Transit, 1994 г. вып., аб'ём двигателя 2496 см куб., начальная цена 3 475 880 белорусских рублей с НДС;
— а/м Ford Courier, 1997 г. вып., аб'ём двигателя 1753 см куб., начальная цена 546 640 белорусских рублей с НДС.
Место проведения торгов: 220049, г. Минск, ул. Суворова, 12А.
Торги состоятся 23.05.2011 г. в 12.00. Задаток для участия 30 % от начальной стоимости имущества. Выигравшим торги считается лицо, предложившее наибольшую цену. Примечание: машины в аварийном состоянии.
Заявки на участие принимаются по адресу: 220006, Минск-6, а/я-14 в течение 30 дней со дня публикации объявления.
Контактный телефон: 8 017 284 88 85. УНП 100043682

ПАЦЯРПЕЛА ДЗІЦЯ

У Брасце каля дома па вуліцы Суворова вадзіць легкавую, рухавік зацікаваў дзіця, наехаў на дзяўчынку, што ехала на веласіпедзе па тратуары. Вучаніца першага класа школы-садка № 7 з разрыўна пачыночкі, ушыбамі дастаўлена ў бальніцу.

Святлана БАРЫСЕНКА.

РАДЫЯЦЫЯ СПРЫЯЕ РАКУ МАЛОЧНЫХ ЗАЛОЗ

Непасрэднымі следствам аварыі на Чарнобыльскай АЭС на міжнародным узроўні прызнана ўзрастанне колькасці выпадкаў раку малочнай залозы.

Паводле інфармацыі «Весніка ЮНФПА» са спасылкай на Беларускі канцэр-рэгістр (яго складана звесткі аб кожным выпадку анкалагічнага захворвання, яго узнікненні, працяканні і лячэнні), захваральнасць на рак малочнай залозы ў цэлым па Беларусі вырасла за апошнія 10 гадоў у 1,5 раза. З 1970 па 2004 год захваральнасць на рак малочнай залозы ў Гомельскай вобласці павялічылася амаль у 4 разы. Ад 30 да 70 працэнтаў жанчын рэпрадуктыўнага ўзросту маюць розныя дэбражаксныя хваробы малочных залоз (мастапазіт і дэбражаксныя пухліны).

Раней навукова даказана і сувязь катастрофы з ракам шчытападобнай залозы. Колькасць захворванняў на гэты від раку сярэд дзяцей павялічылася пасля Чарнобыля ў 200 разоў. Беларускія і ўкраінскія вучоныя прагназуюць павелічэнне выпадкаў узнікнення пухлін мочалавой сістэмы, лёгкіх і страўніка сярэдня забруджаных тэрыторый.

Усім жанчынам (не толькі тым, што пражываюць на забруджаных радыяцыйных тэрыторыях) неабходна штомесяц займацца самаабследаваннем малочных залоз і штогод праходзіць іх прафілактычны агляд у гінеколага жаночай кансультацыі. Ба ўзросце да 40-45 гадоў рэкамендавана выкананне ультрагучавага даследавання малочных залоз 1 раз

у год пры клінічнай неабходнасці і 1 раз у паўгода па рэкамендацыі ўрача. Жанчынам ва ўзросце 45-50 гадоў неабходна выконваць рэнтгенаўскую мамаграфію 1 раз у 2 гады, пасля 50 гадоў — 1 раз у год.

Узнікненню і развіццю паталогіі малочных залоз спрыяюць наступныя фактары:

- спадчыны фактар (наяўнасць дэбражаксных і злаякасных новаўтварэнняў у сваячак па мацёрнскай ліній)
- нейраэндэкрынныя парушэнні
- узрост пасля 45 гадоў
- штучнае перарыванне цяжарнасці
- атлусценне (пры спалучэнні атлусцення з дэябэтам і артарэальнай гіпертэнзіяй рызыка раку малочнай залозы павялічваецца ўтрая)
- працяглы псіхічны стрэс, які, як вядома, прыводзіць да змянення функцый эндэкрынных залоз
- позняя першая цяжарнасць (пасля 30 гадоў)
- адсутнасць або кароткі перыяд груднога выкармлівання
- узрост першых родаў (жанчыны, якія нарадзілі дваіх дзяцей да 25 гадоў, маюць ўтрая меншую рызыку развіцця захворванняў малочных залоз)
- ранні пачатак менструацыі і позняя менапаўза (клінічная практыка пацвярджае, што большасць хворых з гінекалагічнымі, асабліва гінекалагічнымі эндэкрыннымі захворваннямі, пакутуюць ад тых ці іншых захворванняў малочных залоз).

Святлана БАРЫСЕНКА.

Ізвешчэнне о проведении 20 мая 2011 года открытого аукциона по продаже недвижимого имущества

Объект продажи (наименование и характеристики продаваемого имущества)	Здание административно-хозяйственное общей площадью 1065,0 кв. м, инвентарный номер 500/С-12128 (двухэтажное кирпичное здание 1958 года постройки)
---	--

Местонахождение имущества	г. Минск, ул. Шорная, д. 17
---------------------------	-----------------------------

Сведения о земельном участке	Кадастровый номер 500000000005002616, площадь — 0,1513 га, назначение — эксплуатация и обслуживание административного здания
------------------------------	--

Организатор аукциона	УП «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск
----------------------	---

Балансодержатель	РТГУП «Белгоринформсервис», ул. Казінецка, д. 4, к. 109, г. Мінск
------------------	---

Начальная цена	4 415 030 000 белорусских рублей
Сумма задатка	400 000 000 белорусских рублей

На продаваемое имущество обращено взыскание в счет неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней, примененных экономических санкций.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставившие организатору аукциона служебные документы: заявление на участие в аукционе; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона; копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей); соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка; а также иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО «БТБ-Банк», г. Минск, пр. Машерова, 80, код 153001369; получатель — УП «Минский городской центр недвижимости» УНП 190398583.
Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. Процедура проведения торгов установлена порядком проведения аукциона.
Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с изготволением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, осуществляется участником, выигравшим торги.
Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах аукциона.

Аукцион состоится 20 мая 2011 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукцион. Печать документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 20.04.2011 по 18.05.2011 включительно в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (в пятницу — до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.
Телефон для справок: (017) 227 48 36 — УП «Минский городской центр недвижимости».

Май на ўвазе!

ГІПЕРТАНІЮ МОЖНА КАНТРАЛЯВАЦЬ

Мы жывём у вар'яцкім рытме, спрабуючы ўсё дасягнуць паспеху, ставячы перад сабой часам недасягальныя мэты. Практычна не думаючы пра тое, як нашаму арганізму пры ўсім гэтым. Нас пераследуюць стрэсы, бяссонніца, хранічная стомленасць. Сваю раздражняльнасць, змяцінанасць да часу носім у сабе. Расплата за паспех, за схаваныя эмоцыі, за хуткасць і перажыванні — цэлы клубок так званых хвароб цывілізацыі, дзе адну з першых скрыпак «дыгрывае», бяспспрэчна, гіпертанія хвароба.

Асноўная правая гіпертаніі — паталагічнае павышэнне артрэрыяльнага ціску, г.зн. ціску ўнутры сасудаў, які забяспечвае магчымасць працоўвання крыві па крывяноснай сістэме.

ХТО ЧАСЦЕЙ ПАКУТУЕ АД ГЭТАЙ ХВАРОБЫ? У маладым узросце на артрэрыяльную гіпертанію часцей хвараюць мужчыны. У пажылым узросце жанчыны мужчын «даганяюць» і нават «абганяюць», іх удзельная вага становіцца большай.

Існуюць фактары рызыкі па гіпертанічнай хваробе: спадчынасць, пол, узрост, стрэс і псіхічнае перанпружанне, ужыванне алкаголю, атэрасклероз, курэнне, лішак харчова-нагняю (солі), гіпадынамія, атлусценне.

ЯК АДБІВАЦІА НА РАБОЦЕ АРГАНІЗМА ПАВЫШАНЫ АРТЭРЫЯЛЬНЫ ЦІСК?

Чым вышэй артрэрыяльны ціск у чалавека, тым з большай нагруквай ціску яго сэрца. З цягам часу яго пачынае набываць усё большыя памеры (гіпертэрафія), аднак і гэта не дазваляе да бяскожнасці спраўляцца з непаздальнай работай. Інтэнсіўная праца зношае сэрца, яго сценкі патаўчаюцца, і сэрца пачынае слабэць, а гэта можа прывесці да сардэчнай недастатковасці.

Хранічная сардэчная недастатковасць, у сваю чаргу, вядзе да парушэння кровазабеспячэння ўсіх органаў і тканак, што стварае спрыяльныя ўмовы для развіцця розных захворванняў. Акрамя таго, сардэчная недастатковасць азначае слабасць як вынік нават невялікай фізічнай нагруквай.

Пры высокім артрэрыяльным ціску пашкоджаюцца і сначы сасуды, бо яны павінны супрацьстаяць значна больш моцнаму напору крыві. Гэта прыводзіць да іх патаўчэння і звужэння прасветы. З часам сасудзістая сценка пачынае страчваць эластычнасць, становіцца ломкай, што азначае высокую верагоднасць гемаграічнага інфаркту (кровоизлияния) у адпаведных органах. Акрамя таго, стойкі спазм сасудаў, перарастаючы ў анатмічнае звужэнне, садзейнічае падтрыманню

пастаянна павышанага артрэрыяльнага ціску. Гэта замыкае заганны круг парушэнняў, разарваць які становіцца нашмат складаней. Каварства гіпертанічнай хваробы ў тым, што яна можа працякаць неаўзабачна для самога хворага. Спачатку чалавека непакояць эпізодычныя галаўняныя болі (звычайна пульсуючага характару ў патылічнай вобласці), раздражняльнасць, мілганне мушак перад вачамі, галавакружэнні, зніжэння працаздольнасці. Адпачываючы, ён на час перастае адчуваць гэтыя сімптомы і, прымаючы іх за правы звычайныя стомленасці, гадамі не звяртаецца да доктара. З цягам часу хвароба развіваецца. Галаўняныя болі і галавакружэнні становяцца пастаяннымі. Магчымае значнае зніжэнне памяці і інтэлекту, слабасць у канечнасцях, парушэнне зроку. Часта бываюць болі ў вобласці сэрца.

ПРЫЁМ ЛЕКАЎ — НИЯКАІ САМАДЗЕЙНАСЦІ!

Галаўняны мэта лячэння артрэрыяльнай гіпертаніі — гэта, перш за ўсё, максімальнае паніжэнне ўзроўню артрэрыяльнага ціску. Кантрольныя лічбы тут — 140/90. Гэта калі няма спадарожных захворванняў! Для хворых на цукровы дыябет гэтая лічба яшчэ ніжэйшая — 130/85.

Тым тычыцца прызначэння лекаў, то яно цалкам уваходзіць у кампетэнцыю ўрача, і тут не дапускаецца ніякай «самадзейнасці» з боку хворага. Гіпертанія — хранічнае захворванне, таму яна патрабуе пастаяннай падтрымліваючай тэрапіі, якую пацыент ні ў якім выпадку не павінен спыняць. Аптымальны малочны лічбы спалучэнне пастаяннага прыёму прызначаных доктарам прэпаратаў у падтрымліваючых дозах з акуратным выкананнем хворым усіх рэкамендацый, звязаных з адмовай ад шкодных звычак, а з захаваннем дыеты і здаровага ладу жыцця. Агляд у доктара, па-за абавязаннем гіпертанічнай хваробы, праводзіцца не радзей як два разы на год. Пасля цяжкіх псіхічных траўм, пры канфліктных сітуацыях у жывіці хворага звычайна праводзіцца пазачарговае абследаванне, каб устанавіць рызыку абвастрэння захворвання.

КРЫЗ — ПРАДВЕСНІК КАТАСТРОФЫ

Рэзкае павышэнне артрэрыяльнага ціску або развіццё гіпертанічнага крызу могуць выклікаць:

- Фізічная або нервова-псіхічная перагруква.
- Змена надвор'я, магнітныя буры, што характэрна для мэтазгодных людзей.
- Інтэнсіўнае курэнне, ужыванне алкагольных напояў.

- Рэзкая адмена лекаў для лячэння гіпертаніі.
- Багаты прыём ежы, асабліва салёнай, і асабліва — на ноч.
- Ужыванне ежы і напояў, якія ўтрымліваюць кафэін або шіраміні (кава, шакалад, ікра, сыр).
- Пры рэзкім пагаршэнні самаадчування гіпертаніка перш за ўсё неабходна выклікаць «хуткую» Лекі першай дапамогі пры гіпертанічным крызе — класфілін, каптапрын, ніфедіпіл. Выкарыстоўваецца толькі адзін з прэпаратаў (!).
- ПАКУЛЬ УРАЧ НЕ ПРЫЕХАЎ, ВАРТА: прыняць становішча паўсядзячы ў ложку або ў зручным крэсле;
- сагрэць ступні і ганькі з дапамогай грэлка, нажай гарчачай ванны, гарчычніку на ганькі;
- можна прыняць карвалол (або валкардин) — 30—35 кропляў, а таксама пазачарговую дозу таго прэпарату, які сістэматычна прымае хворы;
- з'яўленне болю за грудзійнай патрабуе неадкладнага прыёму нітратліваў пад языку;
- неабходна ўстрымацца ад ежы;
- пры інтэнсіўным галаўняным болі можна прыняць таблетку маганнага прэпарату, калі ён ужо прымаўся для лячэння.

Нельга рэзка зніжаць артрэрыяльны ціск на працягу кароткага прамежку часу, асабліва ў пажылых людзей. У іх пры такім паніжэнні могуць з'явіцца слабасць і санліваасць, што паказвае на пагаршэнне сілкавання галаўнога мозга або яго ішэмію!
Пасля прыезду «хуткай» далейшыя лячэнныя мерапрыемствы прызначае доктар. Трэба памятаць, што гіпертанічны крыз заўсёды небяспечны для здароўя, а часам і для жыцця, стан!

ПАСЯРЖА З БУРАКАМІ І ЖУРАВІНАМІ

У прафілактыцы і лячэнні артрэрыяльнай гіпертаніі вялікую ролю адыгрывае харчаванне. У яго павінна быць збалансаваным, паўнавартасным, з абмежаваннем каларыйнасці, паколькі стабілізацыя вагі такіх хворых — адна з галоўных задач тэрапіі. Асабам з залішняй масай цела трэба знізіць сутра

ПРИВАТНЫЯ АБВЕСТКІ

ПРАДАЕЦА
Кватэра 3-пакаёвая, кааператыў, гарах у раёнах Гарадок (30 км ад Віцебска). 25 тыс. у.а. Тэл. 8 029 212 97 78.
Прычэл «Зубраня» ў добрым стане без афармлення. Тэл.: 8 029 173 43 60, 8 017 503 13 09, Мінскі р-н.
А/м «Аўды-80», В-4, 1992 г.в., белы, у выдатным стане, ТА, страхоўка. Тэл.: 8 044 731 68 65, 8 029 757 30 68.
Бульба насенная. Гатункі Крыніца, Жывіца і інш. Тэл. 8 029 181 99 12.
Дом 46 кв., х.леў 65 м кв., участкам 0,25 га, св. у. Залессе-1 Лепельскага р-на.

ЗВЯЗДА КУПОН ДЛЯ БЯСПЛАТНАЙ ПРЫВАТНАЙ АБ'ЯВЫ

ЗАПОЎНІЦЕ РАЗБОРЛІВА, ВЫРАЖЦЕ І ВЫШЛІЦЕ НА АДРАС РЭДАКЦЫІ: 220013 Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10 А. Тэлефон для дзелавак 287 17 79.

Table with 4 columns: Name, Address, Phone, and other details for advertising coupons.

АБ'ЯВЯЗКОВЫЯ звесткі не для друку: ВАША ПРІЗВІШЧА, АДРАС, ХАТНІ ТЭЛЕФОН.

Form fields for Name, Address, Phone, and Date.

уваходзі, пл. 200 м кв., участкам 10 сотак.

Тэл. 8 029 926 27 86.
Аднавоковы прычэл да Т-25, бочка на колах на 3 тоны. Тэл. 8 029 526 78 76.
Калыска інвалідная. Тэл. 8 044 530 54 74.
А/м «Нісан Сані» 1993 г., газ/бензін, добры стан. Тэл. 8 029 775 61 89.
А/м «Сітраен ZX» 1993 г.в., 1,6, газ/бензін, добры стан. Тэл. 8 044 733 38 72.
А/м «Фальксваген-Пасат», В-3, 1990 г.в., седан, 1,8 манаўпрыск, бензін, газ, 2200 у.а. Тэл. 8 02236 510 98.
Інвалідная калыска ў добрым стане. Тэл. 8 01719 47 044.
Дзве шафы, халадзільнік, пліта трохканфорная, трэльж, бунфет. Усё ў добрым стане. Тэл. 8 01719 478 22.
Насенне бульбы — Крыніца, Жывіца і г.д. у сетках. Тэл. 8 01718 49 177.
Насенная бульба, кацёл ацяпляльны. Тэл. 8 01796 55 074.
Камп'ютар ЖКК, стол камп'ютарны, прынтэр б/ч, чорны. Поўны комплект. Тэл. 8 029 87 24 810.
Куплю:
Кнігу: сучасны венгерскі дэз'ютыў, М. 1974. Тэл. 596 01 71 МТС.
Мяляў:
2-пакаёвую кватэру ў Віцебску (2-і паверх) пл. 45 м кв. + дачу ў межах гарада з гаражом на жыллё ў Мінску ці С.-Пецярбургу. Варыянты. Тэл. 8 029 290 07 10.

Футбол Чэмпіянат Беларусі

«Які боль!»

«Нафтан» — «Днепр» 6:0

Так магілёўскія футбалісты папярэдзілі кіраўніцтва клуба?

Чацвёрты тур чэмпіянату Беларусі, у межах якога прайшоў беларускі «Класіка» БАТЭ — «Дынама» (Мінск), прынёс шэраг нечаканых вынікаў. Гэта і прайгрышы «Нёмана», брэсцкага «Дынама», «Мінска» (ігалюнае — «Шахцёр»), здавалася б, слабішым супернікам, а таксама разгром магілёўскага «Дняпра» з зусім непрыстойным вынікам — 0:6. Выгрыш БАТЭ ў мінскага «Дынама» нечаканым не называец, хоць у сёлетнім сезоне адназначна называец фаварыта ў гэтай пары нельга. Для заўзятараў сталічнага клуба, якія масава накіраваліся на першы ў сезоне выезд, беларускі «Класіка» ператварылася ў 90 хвілін пекла: гол барысаўчане забілі ўжо на другой хвіліне дзякуючы майстэрству, вядома ж, Ранана Брэсана. І адышлі ў абарону, даччы матччысца атакаваць першым нумарам мінчанам. Але вынікаў гэта не прынесла ні ў першым тайме, ні ў другім. Футбаліст, індывідуальнае майстэрства якога дазваляла выправіць сітуацыю, Слава Глеб, атрымаў трауму і пагануло п'ялы ў першым тайме, а дынамаўцы так і засталіся з нулём на табло. Пасля матча Ранан Брэсан падзяліўся ўражаннямі: — Зараз усё хочучэ абіграў БАТЭ. Бо наш клуб пяць разоў запар станавіўся чэмпіёнам. Камусці ўжо надакучыла бачыць БАТЭ на першым месцы. Але нам гэтага мала: мы хочам і сем, і дзесяць разоў запар выйграць чэмпіянат. Мы ўжо ведаем, што супернікі гуляюць супраць нас злосна і з добрым настроем, і рыхтуемца да гэтага.

Вось як пракаментуваў старт сезона старшыня праўлення БАТЭ Анатоль КАПСКІ: — Звычайны старт. Мы толькі укатваемся ў сезон. Для добрага, якаснага футбола патрэбны яшчэ і якасны газон. Плюс некалькі ключавых гульцоў у нас траўраваныя. Неабходны час, каб футбалісты згулялі, адчулі адзін аднаго. Што датычыць матча, то абедзве каманды здатныя на больш якасны футбол. Мяркую, БАТЭ атрымае перамогу па гульні. На матчы ў Барысаве, дарчы, прысутнічалі і церапашні старшыня федэрацыі футбола Генадзь Ян-вайгас, паўнамоцтвы якога ў хуткім часе скончацца, і віцэ-прэм'ер Сяргей Румас, які з'яўляецца адным з кандыдатам на пасаду кіраўніка беларускага футбола. «Шахцёр», які ў мінулы туры скарыстаўся памылкамі астатніх фаварытаў і стаў лідарам чэмпіянату, зараз нечакана прайграў «Бельшыне» — 0:2. Гэта ж нечакана «Мінск» саступіў жоданскаму «Тарпеда» — 0:1. У каманды з Жодзіна гэта другая перамога запар (над сярэбраным і бронзавым прызёрамі мінулага года першынства, між іншым), вядома, будзе весці барацьбу за выжыванне ў вышэйшай лізе. Гуляком «Тарпеда» Сяргей Гурэнка зноў у сваім рэпертуары: за спрэчку з галоўным арбітрам матча Сяргей Віталевіч быў выдалены на трыбуны і дыскваліфікаваны на наступны матч. Адчуваецца, што сезон не будзе сумным.

«Гомель», які пачаў асвойвацца ў вышэйшай лізе, таксама дзе бой фаварытам — на гэты раз зломленая адна з самых няўпэўненых каманд чэмпіянату — брэсцкае «Дынама» (2:0). А «Нёман», які ўдалым стартавам прымусяў заўзятару паверыць, што ў сёлетнім сезоне гэта зусім іншая каманда, бязвольна прайграў «Віцебску» 0:1. У сваю чаргу магілёўскі «Днепр» прымусяў задумацца, што нешта ў камандзе дакладна не так: у тым, каб прайграць «Нафтану», нічога ганебнага, вядома ж, няма, але з лікам 0:6... На форумах заўзятары задаюцца пытаннем: ці не было гэта мэтакараваным «словам» ці папярэджаннем ад гульцоў, якім затрымліваюць зарплату? Мы не ведаем унутрыклубнай «кухні», а можа, толькі канстатаваць: таке здараецца, калі гульцы чымсьці вельмі незадаволеныя. Турнірнае становішча: «Гомель» — 8 ачкоў, БАТЭ — 8, «Бельшыне» — 7, «Тарпеда» — 7, «Шахцёр» — 6, «Дынама» (Мінск) — 5, «Дынама» (Брэст) — 5, «Мінск» — 5, «Нафтан» — 4, «Нёман» — 4, «Віцебск» — 4, «Днепр» — 1.

Матчы наступнага, 5-га тура, адбудуцца ўжо сёння. Алена АУЧЫННІКАВА.

Тэніс Беларускі выйграў у эстонак 5:0 і выйшлі ў 2-ю Сусветную групу

У выхадня вярнуўся ў беларускіх нарэшце такі вярнуўся ў беларускіх сталіцы. Колькі часу мінула з таго часу, калі Мірны і Валчюк кавалі перамогі ў Кубку Дэвіса над Аргенцінай і Расіяй, а мы дагэтуль памятаем. Жаночы тэніс — гэта вядома ж, не тыя хуткасі і майстэрства. Але, пагадзіцеся, таксама паглядзець ёсць на што. За што мы любім жаночы тэніс, нам прадэманстравала расійская суперстэр Ганна Курнікава. Імёны ў беларускай зборнай не такія гучныя, але наша Кустава і Гаварцова знешне нічым не горшыя, чым знакамітыя расійка. А калі на kort выходзіць Азаранка, то ёсць на што і паглядзець, і паслушаць. Віка накутуе супернік не толькі моцнай паданчай, але і шматдэцымільным крыкам. Пятая ракетка свету як ніяк...



Фота БЕЛТА.

У матчы Беларусі — Эстонія сур'эзнага суперніцтва не атрымалася па адной прастай прычыне: першая ракетка эстонскай каманды Кая Канэлі (№ 16 сусветнага рэйтынгу) з-за траумы ў Мінск не прыехала. У выніку Маргіт Рутэл (№ 451), якая стала першай ракеткай эстонак, ніякага супраціўлення нашай Вользе Гаварцовай (№ 117) не аказала — 6:0, 6:0. Пра сур'эзнае суперніцтва не шла гаворка і ў першым падымку суботы, калі на kort супраць Вікторыі Азаранкі выйшла 15-гадовая Анет Кантавейт (№ 835). Прайграўшы чатыры геймы, эстонка справілася з нервамі і ўзяла дзве геймы. Але ў выніку Вікторыя перамагла 6:2, 6:0. — Лічу, што матч атрымаўся дастакова цікавым. Я рада, што змгла прынесьці першую перамогу нашай камандзе. Гэта добры пачатак дня. Матчы былі складанымі: я нічога не ведала пра сваю суперніцу. Я добра пачала, а калі лік быў 4:0, яна добра згуляла. Я настроілася і прыбыла, не дала суперніцы гуляць, як тая хацела, — сказала Вікторыя АЗАРАНКА пасля матча.

У надзею, у адрачненне ад суботы, калі трыбуны былі запоўненыя добра калі напалову, паглядзець на Вікторыю Азаранку сабраўся амаль поўны Палац спорту. Але наша прыма захварэла і была заменена Дар'яй Куставай (175). Перамога Дар'і над Марэт Ані (№ 622) далася не так проста — 6:3, 6:1. Але пасля гэтага матч атала вядома, што Беларусь выйграе 3:0 і загідаць выходзіць у 2-ю Сусветную групу. Астатнія матчы былі фармальнасы. Але і ў беларускай тэнісісткі выйграў. Вольга Гаварцова перайграла Анет Кантавейт 6:0, 6:2, а дзут Дар'я Кустава — Таццяна Пучак выйграў у пары Марэт Ані — Анет Кантавейт — 6:2, 6:3.

Вось як пракаментуваў матч наш капітан Сяргей ЦЯЦЕРЫН: — Мяркую, што жаночы тэніс у нас зараз выглядае лепш, чым мужчынскі. Віка Азаранка, Оля Гаварцова, Даша Кустава і Таня Пучак зрабілі сваю працу, і гэта павіна даць штуршок федэрацыі. Мы сёння шмат бачым нашых спартсменаў за мяжой, але, на жаль, не бачым тут. У цэлым беларускі тэніс пастанова расце. Як капітан, трэнер, я больш спакойна сібе адчуваю, калі ў камандзе ёсць такі лідар, як Азаранка. Віка, увайшоўшы ў топ-5 сусветнага тэніса, паўтарыла поспех Наталі Зеравай. Упоўнены, што гэта не канчатковы яе вынік. Каманда Вікі Азаранкі, з якой працуе і трэнер па тэнісе, і доктар, і псіхолог, і трэнер па фізіядрэацыі, — прыклад таго, як трэба працаваць трэнерскаму штабу. І гэта дае свае поспехі. Як віцэ-старшыня Нацыянальнага алімпійскага камітэта, магу запэўніць, што па імях федэрацыі, Міністэрства спорту патрабаваныя зарады адназначныя. Мы шмат увагі надалі аздараўленню. Насельніцтва зараз займаецца фізкультурай — і на роліках, і на лыжах, і на веласіпэдах. Зараз нам патрэбна праца на вынік, на медальі — пачынаючы з чэмпіянату рэспублікі да чэмпіянату свету. Патрабаванне і да трэнераў, і да прадстаўнікоў цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі адно: дайце нам вынік. Для гэтага ў нашай краіне створана ўсё — пачынаючы ад матэрыяльных баз, заканчваючы заробатнай платай, якую атрымлівае трэнер.

— Зборная Беларусі зараз выйшла ў 2-ю Сусветную групу. Дзе рэальнае месца нашай каманды? — У будучым, магчыма, будзе не дзве Сусветныя групы па восем каманд, а адна з 16 каманд. Нам там змагацца цяжка рэальна. Падчас пераходаў з 1-й Сусветнай у 2-ю гюльбятца напад барацьбы. Там слабых супернікаў не будзе, але тым і цікавей.

Алена АУЧЫННІКАВА.

Хакей Эдуард Занкавец вызначыўся са складам на чэмпіянат свету

У пятніцу і суботу нацыянальная хакейна зборная правяла два матчы Еўравыліку супраць каманд Даніі. Першы матч праходзіў на «Мінск-Арэне». Паўдзінна пачаўся з хвіліны маўчаньня і паміць аб загінулых 11 красавіка ад выбуху ў мінскім метро. Усе сродкі, вылучаныя ад матча, паступілі на рахунак у дапамогу падар'яемлім. Матч зноў скончыўся сярэняй бітвай, у якой мацнейшымі аказаліся не беларусы — 3:4. На наступны дзень у Салігорску каманды сутрапілі зноў. На гэты раз поспех быў за беларускай зборнай — 7:1. Ужо за сем стартавых хвілін паўдзінна беларусы тройчы здолелі вылучыцца. Дачане змянілі варагала, але і ён прапусціў яшчэ чатыры шайбы да фінальнай сірэны. Гасці змглі прабіць Сяргея Шабанава толькі аднойчы, у трыцім перыядзе.

Гэта былі апошня матчы беларускай каманды на хатніх пляцоўках у гэтым сезоне. Зараз наша каманда працягвае падрыхтоўку на «Мінск-Арэне» да чэмпіянату свету-2011, які пройдзе ў Кошыцы і Браціславе з 29 красавіка па 15 мая. Учора трэнерскі штаб скараціў склад нашай каманды да 25 асобаў. У зборнай засталіся варатары Андрэй Мезін, Сяргей Шабанаў і Дамітры Мільчакоў, абаронцы Уладзімір Дзянісаў, Сяргей Коласца, Мікалай Стасенка, Аляксандр Радзінскі, Дамітры Корабаў, Віктар Скачоцонак, Андрэй Антонаў, Іван Усенка, Алег Гарошка, нападчыны Аляксандр Кітараў, Андрэй Сіпагану, Сяргей Дзімагін, Аляксей Каложны, Яўген Кавыршын, Аляксандр Кулакоў, Андрэй Міхалёў, Сяргей Дрозд, Аляксандр Паўлючы, Дамітры Мяснішча, Андрэй Стась, Аляксей Яграў, Аляксей Ефіменка.

Але паведамілі ў беларускай федэрацыі хакея, Віталь Коваль праходзіць медыцынскі агляд і можа быць у Мінску ўжо ў сярэдзі. Міхаіл Грабоўскі павінен далучыцца да зборнай 20 красавіка. 21 красавіка чакаецца прыбыццё Кірыла Гатаўца. Аляксей Каложны, Уладзімір Дзянісаў і Сяргей Коласаў, якія прыбылі наядуна, займаюцца ў агульнай групе.

Вось як пракаментуваў скарачэнне каманды галоўны трэнер Эдуард ЗАНКАВЕЦ: — Ва ўсіх хакеістаў было жаданне і імкненне. На жаль, не ўсе магучы трапіць на карабел. Лічу, што гульцы зрабілі крок наперад і вытладоўцы левей, чым год таму. Усе яны застаюцца кандыдатамі на пазедку на чэмпіянат свету, бо ад траўмаў не астрахаваны ніхто. Нацыянальная каманда працігне трэнеруючы на «Мінск-Арэне» да раніцы 22 красавіка, а затым вылучыцца ў Швейцарыю. За мяжой наша каманда правядзе яшчэ 2 спарынгі: 23 красавіка са зборнай Швейцарыі ў Лангенгалце і 25 красавіка са зборнай Германіі ў Кёльне, а затым накіруецца ў Кошыцу.

Чэмпіянат свету для нас пацнецца 29 красавіка матчам супраць каманды Канады. У групе беларусы таксама сустрацуюцца з швейцарцамі (1 мая) і французамі (3 мая). Алена КРАВЕЦ.

МАГІЛЕЎСКІ АБЛАСНЫ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ РАШЭННЕ 25 февраля 2011 г. № 4-2 г. Могілеў

Об утверждении плана преобразования унитарных предприятий областной коммунальной собственности в открытые акционерные общества и плана приватизации объектов областной коммунальной собственности на 2011-2013 годы. На основании статьи 10 Закона Республики Беларусь от 19 января 1993 года «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» в редакции Закона Республики Беларусь от 16 июля 2010 года Могилевский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

- 1. Утвердить прилагаемые: 1.1. план преобразования унитарных предприятий областной коммунальной собственности в открытые акционерные общества на 2011-2013 годы; 1.2. план приватизации объектов областной коммунальной собственности на 2011-2013 годы.

Председатель Могилевского областного исполнительного комитета Управляющий делами Могилевского областного исполнительного комитета

2012 ГОД Управление торговли и услуг облблизполкома Коммунальное унитарное торговое предприятие «Мискомторг»

2013 ГОД Комитет по архитектуре и строительству облблизполкома 1. Государственное унитарное коммунальное производственное предприятие «Могилевобельстрой»; 2. Коммунальное строительное дочернее унитарное предприятие «Дрибинская ПМК № 4»; 3. Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Специализированная передвижная механизированная колонна № 130»; 4. Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Кировская передвижная механизированная колонна № 25»; 5. Государственное унитарное коммунальное дочернее транспортное предприятие «Автокомбинат «Обеспольстрой»; 6. Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Костюковичская передвижная механизированная колонна № 260»; 7. Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Могилевская передвижная механизированная колонна № 270»; 8. Государственное унитарное коммунальное дочернее предприятие «Мстиславский дорожно-строительный участок»; 9. Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Быховская передвижная механизированная колонна № 247»; 10. Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Мстиславская передвижная механизированная колонна № 271»; 11. Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Передвижная механизированная колонна № 284»; 12. Государственное унитарное коммунальное дочернее проектно-изыскательское предприятие «Институт «Могилевсельстройпроект»; 13. Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Горецкая специализированная передвижная механизированная колонна»; 14. Коммунальное дочернее строительное унитарное предприятие «Хотимская передвижная механизированная колонна № 276»; 15. Государственное унитарное коммунальное дочернее предприятие «Межрайонный домостроительный комбинат»; 16. Государственное унитарное коммунальное дочернее предприятие «Стройкомплект»; 17. Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Круглянская передвижная механизированная колонна № 266»; 18. Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Передвижная механизированная колонна «Специальстрой»; 19. Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Кричевская специализированная передвижная механизированная колонна № 111»; 20. Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Кричевская специализированная передвижная механизированная колонна № 113»; 21. Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Кличевская передвижная механизированная колонна № 258»; 22. Государственное унитарное коммунальное дочернее производственное предприятие «Опльно-экспериментальный завод электромонтажных и сантехнических изделий»; 23. Государственное унитарное коммунальное дочернее предприятие «Климовичская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна № 9»; 24. Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Горецкая передвижная механизированная колонна № 1»; 25. Государственное унитарное коммунальное дочернее жилищно-эксплуатационное предприятие; 26. Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Бельничская передвижная механизированная колонна № 241»; 27. Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Глушская передвижная механизированная колонна № 249»; 28. Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Климовичская передвижная механизированная колонна № 25»; 29. Коммунальное дочернее строительное унитарное предприятие «Чериковская передвижная механизированная колонна № 280»; 30. Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Управление механизации № 106»; 31. Коммунальное дочернее строительное унитарное предприятие «Кричевская передвижная механизированная колонна № 264»; 32. Государственное унитарное коммунальное дочернее производственное предприятие «Чериковский деревообрабатывающий комбинат»; 33. Государственное унитарное коммунальное дочернее предприятие «Строймонтажкомплект»; 34. Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Славгородская передвижная механизированная колонна № 274»; 35. Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Передвижная механизированная колонна № 268»; 36. Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Специализированная передвижная механизированная колонна № 108»; 37. Коммунальное строительное дочернее унитарное предприятие «Чауская передвижная механизированная колонна № 278»; 38. Коммунальное строительное дочернее унитарное предприятие «Краснопольская передвижная механизированная колонна № 3»; 39. Коммунальное строительное дочернее унитарное предприятие «Шкловская передвижная механизированная колонна № 2».

План приватизации объектов областной коммунальной собственности на 2011 — 2013 годы

Перечень унитарных предприятий областной коммунальной собственности, имуществом которых подлежат продаже

2011 ГОД Управление идеологической работы облблизполкома Унитарное полиграфическое коммунальное предприятие «Костюковичская укрупненная типография»

2012 ГОД Управление идеологической работы облблизполкома Унитарное полиграфическое коммунальное предприятие «Мстиславская укрупненная типография»

2011 ГОД Комитет по архитектуре и строительству облблизполкома 1. ОАО «Чусовский завод железобетонных изделий»; 2. ОАО «Могилевская СПМК № 107»; Комитет экономических облблизполкома Могилевское ОАО «Красный металлург»; Управление образования облблизполкома ОАО «Ремсервис»

2012 ГОД Комитет по архитектуре и строительству облблизполкома ОАО «Бобруйская ПМК № 243»; Управление торговли и услуг облблизполкома 1. ОАО «Облторгснаб»; 2. ОАО «Бакалея Могилев»

2013 ГОД Комитет по архитектуре и строительству облблизполкома 1. ОАО «Облторгснаб»; 2. ОАО «Бакалея Могилев»

Ну и ну!

Рыбак злавіў... нябожчыка

Суботняя рыбалка для мінчаніна скончылася, не паспеўшы пачацца: каля васьмі гадзін раніцы ён на рацэ Свіслач па вуліцы Чынаўскай выцягнуў з вады цела чалавека. Як паведаміў карэспандэнту нашай газеты старшы памочнік пракурора Мінска Сяргей Балашаў, рыбак толькі закінуў вуду, як блысна за нешта зачэпалася. Калі пацягнуў, над паверхняй вады паказалася куртка, а затым усплыло цела нябожчыка. Загінуламу мужчыну на выгляд 50-60 гадоў. Пакуль невядома, што стала прычынай яго смерці. Праверку па гэтым факце праводзіць пракуратура Ленінскага раёна.

Выбухаванебяспечная калекцыя

У Мінску ў кватэры пенсіянера знойдзена каля 200 адзінак розных відаў боерпрыпасу і частак да іх. Небяспечныя «цацкі» знайшла дачка гаспадары кватэры, які месяц таму памёр: ваводзе звестак прэс-афіцэра Партизанскага РУУС Ганны Чыж-Літаш, жывячца прыбыралася ў жыллі і выявіла боерпрыпасы. У прыватнасці, правахоўнікамі з кватэры былі канфіскаваныя 3 узрывальнікі да артылерыйскіх снарадаў, 3 баявыя часткі да зенітных снарадаў, снарад часуў Вялікай Айчыннай вайны, патроны да газавай і палыўнай зброі, 2 кулямётныя стужкі, гадзіннікавы механізм да ўзрывальніка і шмат іншага. Між іншым, сродкі гэтага «багаці» знаходзілася таксама і 6 прадметаў, якія ўтрымлівалі выбуховыя рэчывы, прычым усё боерпрыпасы былі моцна пашкоджаны карозіяй і ўяўлялі павышаную небяспеку для жыллёвага дома. Уся выбухаванебяспечная калекцыя была вывезена на палігон і знішчана.

Падложныя адпункныя на 18 мільянаў рублёў

Супрацоўнікі адрэзала па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі Палацкага раёнага адрэзала ўнутраных спраў выявілі «камбінатную» вядучага бухгалтара падпрэдыства, што займаецца перапацоўкай. Вядучы бухгалтар, зпоўжываючы службовыя паўнамоцтвамі, перапісвала па падложным пацхным даручэнні на карт-рахунак аднаго з работнікаў прадпрыемства 18 мільянаў рублёў, указваючы няправільныя звесткі ў назначэнні плацяжы — адпункны. Пасля гэтага зняла грошы і патраціла. Заведзена крымінальная справа. «Прадпрыемства» бухгалтара знялі з пасадзі. Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ВЯРОЗАВІК



Надыход вясны ў нас, вясковых хлапчукоў, быў звязаны не толькі з цэплым сонейкам, званкім ручайкамі, першым жаўранкамі ў высокім нябёсным блакіце, але найбольш з першымі прарэзьстымі кроплямі на белых ствалах бяроў.

Збраць сок мы рыхтаваліся загідаць, гэта быў ледзьве не рытуал. Майстравалі з асінавых калодак карытцы. У кагосьці яны атрымліваліся глыбокімі і даволі гладкімі, у кагосьці зусім нягэрабнымі, грубымі: паспрабуй квольны яшчэ рукамі выдзёбці нешта падобнае на даўнішнюю лубку! Амаль у гэтай яшчэ наядуна, мабыць, і самага калычкі. Інструменту неабходнага не было. Яго замянялі даволі цяжкае і самаробнае тупаватае кіра. Восі і махаўшы імі, салучы і потам абліваючыся. А палена круціцца, як ні зацкай яго калімак, наравіста высклівае. Тут і сцібіць можна, па кірэвым боце цюкнуць. Але нежж усё абыходзілася. Відца, таму, што за сіму рукі прызываліся: даводзілася жожны дзень дрывы сячы.

І восі карытцы — у каго горшае, у каго нават і зусім неаблагод, з фігурнымі выемкамі па баках, — гатовы. Іх трэба даставіць да месца промыслу. Нямквія, набрынялы, яны так і цюцуюць на хлапчуковыя плечы. Церпім, робім выгляд, што ў прадчуванні здабычы нам зусім не цяжка. Ды і слабаком адзін перад адным не хочацца апынуцца. Потым кіпнамі затракуець.

Імкнёмся скрозь калючае кустоўе збрацца ў самую глухамань. Там і барозы высачызня, магутныя, там і аматары паласавацца на дармоўку не прыкмецяць нашу падсочку. А як нялэгка пусціць барозавік, каб і дрэва не пашкодзіць, каб ніводная кропля не саслізнула з выгнутай латком бялы. Топчашся вакол шурпатага ствала, ямчы стараецца прыладкаваць свой рыштучок здабытчыка. І восі яна, доўгачаканая хвіліна: спачатку цягнецца тоненькі струменьчык. Падстаўляем пад яго асмглы рот. Прыемную прахалоду ледзь паспявае глытаць. Хтосьці пытаецца: «Ці салодкі барозавік?» У адказ дасведчанае заключэнне «дагустата-ра»: «Самы раў! Ці яккур...» Струменьчык неўзабаве губляе першапачатковую імклівасць, паступова ператварыцца ў буйную кроплі. Кап-кап... Восі ўжо ў карытцы разыходзяцца ад іх ледзь прыкметныя дрэготкі кругі. Даломіны чэраем пахучую, саладкаватую вадкасць. Яна нам як удзячэнне за нашу стараннасць, кемлівасць, працавітасць. Не здаўмаем, які змяркае. Асыражона зліваем першы сок у ведры, каб потым пачаставаць ім тых, хто дома. Яго нямат, але ў хаце такі водар, быццам барозавы гай запоўніў яго. Кожнаму хочацца паспытаць свежага барозавіка. Усе хваліць: які смачны, салодкі, пахучы! Стараўшыся рэзьць браць яго з беластвольных, якія растуць на высокіх, адкрэтых месцах: там ён саладзейшы і хутчэй цячэ. Але ж мы ведаем, што там іншыя хутка прыкмецяць нашы здабытковыя праствасаванні — і тады плакаць наш сачок. У нас свая выпрабаваная тактыка, яна прыносіць нам плён. За кароткі тэрмін сокочкужо кунь з нас, падшываецца, паспявае накардыць пузату дубовую бочку барозавіка. Даросляе далейшае прыгатаванне наптку бралі на сябе. Смажылі аж да чарнаці ячмень, у бэльмы ільняным ручніку апусцілі яго ў вмістасць. Хтосьці гатаваў па ільняным рэцэпце заваксу з выпечаных іржыхых каржоў. Хто не шкадаваў дабавіць мярку ці апусціць у сок цэлую бурштываю рамку... Кідалі яшчэ карані хрэну, залівалі насычананага хлебага квасу.

Фота айгара.

